

СТАТЫСТЫКА сведчыць, што тыя ці іншыя праблемы з апорна-рухальным апаратам маюць сотні тысяч беларусаў, прычым часта вынікам гэтых захворванняў становіцца па-сапраўднаму цяжкая інваліднасць. Раз-пораз узнікае сітуацыя, калі аказваецца немагчымым зрабіць нават некалькі крокаў. І нібыта тады застаецца хіба што пазіраць на вуліцу праз акно. Аднак такі варыянт — усё ж не адзіны. Шанс вярнуцца да актыўнага жыцця ў большасці выпадкаў ёсць. І не ў апошнюю чаргу — дзякуючы тэхнічным прыстасаванням.

НЕ СВАЁ. АЛЕ Ж ЗАМЕНА

Цяжка хвароба, а тым больш вымушана ампутацыя канечнасці становіцца шокам. Хтосьці піхалачна «ламаецца», замыкаецца ў сабе, пачынае шукаць ратаванне ў алкаголі. Аднак так бывае не заўсёды. Многія інваліды пачынаюць актыўна карыстацца тэхнічным прыстасаванням, аднаўляючы з іх дапамогай магчымасць перасоўвацца і рабіць тыя ці іншыя рухі, уладкоўваюцца на працу, ствараюць сем'і.

Сучасныя тэхналогіі зрабілі вялікі крок наперад. Скажам, існуе пратэз сцягна з праграмным кіраваннем раўнамернасці руху, што дазваляе фактычна скаваць фізічную праблему ад лабачных ваачэй, ці біяэлектрычны пратэз кісьці рукі — дзякуючы спецыяльным датчыкам ён рэагуе выключна на імпульсы мозгу, — расправіў у рамках прэс-тура Міністэрства працы і сацыяльнай абароны генеральны дырэктар Беларускага пратэз-на-артэпаедычнага аднаўленчага цэнтара Іван ВОЛКАУ. — На жаль, з-за вялікага, нават у дзясяткі тысяч еўра, кошту

каб на некалькі месяцаў.

Аднак гэта — момант аб'ектыўны. Горш іншае: па сутнасці, спецыялістаў па пратэзаванні ў нас не рыхтуе ніводная навуковая ўстанова.

Не менш цікавае і стаўленне да ўласнай рэабілітацыі некаторых інвалідаў. Сёй-то з іх імкнецца адкласці клопат аб сабе «на потым» і звяртаецца па пратэзы толькі праз год-два пасля ампутацыі, тады ж аптымальны тэрмін тут — не больш за тры месяцы. Калі гэты тэрмін «прапусціць», то пачынаюцца ўзкладні — ступы, што засталіся, становяцца менш гнуткімі.

Па сутнасці, у нас ёсць усе магчымасці для паспяховай рэабілітацыі. Інвалід можа патрыцца ў стацыянар нашага цэнтра, дзе яму прапаноўваюць лячэнне, падбор і навучны карыстацца пратэзай, пакажуць спецыяльныя практыкаванні лямбачной фізікультуры — «пасябраваць» з ёй прыйдзецца назаўсёды, — адзначае Іван Волкаў. — Прычым знаходжанне ў стацыянары з'яўляецца бясплатным. Як фінансуецца з бюджэту і неспадарожна вытвораецца неабходных сродкаў тэхнічна рэабілітацыі. Дзякуючы змяненню ўмоў аказання адраснай сацыяльнай дапамогі з пачатку мінулага года дзяржава бяры на сябе пакрыццё выдаткаў для дзяцей-інвалідаў, дарослых інвалідаў усіх груп, а таксама для дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, якія інвалідамі не з'яўляюцца, але па заключэнні медыкаў маюць патрэбу ў гарэ-

тах, артапедычнай абутку і іншых дапаможных прыстасаванняў.

ШАНС ДЛЯ РЭГІОНАЎ

Магчымасць рухацца — толькі палова справы. Бо не скарот, што значная частка інвалідаў «апорнікаў» можа і хоча працаваць. Праўда, толькі жадання тут яшчэ не дастаткова — як правіла, даводзіцца набыць новую, прымальную па стане дарожу професію. Прычым праціць такое навучанне можна па накіраванні службы занятасці насельніцтва свайго раёна.

Зразумела, што «апорнікаў» найлепш падходзіць «сцягнаць» праца, таму неспадарожна ў пратэз-на-артэпаедычным цэнтры наладжана навучанне спецыяльнасця чарчэжніка, канструктара-чарчэжніка, абутніка, сталара, цесляра, швачкі, — паспявае Іван Волкаў. — Да таго ж, паводле рашэння ўрада, у цэнтры выяждзена будаўніцтва комплексу сацыяльнай рэабілітацыі, які павінен быць здадзены ў эксплуатацыю напрыканцы 2012 — у пачатку 2013 года. Увядзенне комплексу да вытворчасці пратэзавання дазволіць прапанаваць для навучання яшчэ некалькі спецыяльнасцяў — рамонт тэлерадыаапаратуры, рамонт бытавой тэхнікі і рамонт гадзіннікаў. А плюс да таго вызначана: у комплексе сацыяльнай рэабілітацыі будзе ўласны інтэрнат на 84 месцы. А гэта значыць, што з'явіцца магчымасць даць новую професію большай колькасці інвалідаў не толькі з Мінска і Мінскай вобласці, але і з іншых рэгіёнаў Беларусі.

АДКУЛЬ ІДЗЕ БЯДА?

Існуе распаўсюджанае думка, што асноўнай прычынай ампутацыі з'яўляюцца разнастайныя траўмы. Гэта адназначная памылка. Траўмы знаходзяцца толькі на трэцім месцы, на першых ж двух і са значным «адрывам» — захворванні сасуду і дыябет. Аднавядна, зазначаючы ў цэнтры, гэтыя праблемы са зваротам патрабуюць больш пільнай увагі.

— Ні ў якім разе нельга сцідкаваць з рахункаў і нібыта тако «дзробяць», як стан ступняў на нагах, — падкрэслівае Іван Волкаў. — Звужаны нос абутку, абцасы вышэйшай 10-15 сантыметраў, шпількі, пастаяннае выкарыстанне красовак, працяглае сядзенне на месцы разам з грэбаваннем фізічнымі практыкаваннямі робяць сваю справу — страчваюцца амартызацыя і здольнасць ступняў. Да таго ж, на розныя іх часткі прыпадае нераўнамерная нагрузка цела, а ў сваю чаргу, гэта вядзе да ўзнікнення болю ў нагах і ў пазваночніку. Тым часам калі не пабегнуць цалкам, то прыкметна зменшыцца вастрэны падобных праблем рэальна і даволі простым чынам — дастаткова класці ў абутак спецыяльныя артапедычныя вусцілі. Прычым сёння ў нас ёсць магчымасць праводзіць сканіраванне ступні, а значыць — і падбіраць тыя ж вусцілі ў індывідуальным парадку.

Сяргей ГРЫБ.

Бываліцы

ЖУК

Па выбойчан прасёлка трасецца легкавік, які колісь быў... джыпам. Старшыня колгаса Жук агледзе свае ўладанні. Нават кроць запялінае шкло яго адкрытае дзверы з'яўрае на полях. Ба здароўем патрабуюць больш пільнай увагі.

— Не раі, Жук, нічога я не згубіў, — ледзьве варочау словы забудзена механізатар. — Тут сінца лётала. Гектар угноліа. Я заараў. Не лаідачыў. Дарчы, як тваё прозвішча?.. А ну-ну... Жук вышэйша з сябе і ўжо не мог увайсці. Ён нервова трамбаваў сваімі шыблетамі крывое ўцямае. Падначалены, хоць і ў дыміну, урочыя, што нельга ўпусцаць момант, трэба выкруцца: — Што ты жук, я ведаю, але якое тваё прозвішча? — Жук, той які з прозвішчам, задыхаўся ад такога нахабства. Гаварыць ён быў не ў стане, толькі рыкаў гільом. Нарэшце крыху астыў. Выцігнуў нахабца вонкі. Той, зістаючыся, на яго.

— Як ты дэлептыў у такім стане забарца ў трактар, дзе налізаўся сярод белага дня? — сыходзіў праведным гневам старшыня. — Ты ж поле загубіў, сумленне згубіў... — Ты вась, Жук, усё ведаеш. Скажы мне, што чалавеку сябра? Цукар — беды ворат, соль — беды ворат. Застаўся адзін беды сябра — владзевыя з наклеяй! Тот-та... — Ды заткайся ты, чарнільчык няшчасны! Згінь з вачэй маіх... — кінеў старшыня. — Ну і што вы беды нас? — плёў сваё трактарыст. — Мы аром — працуем, як валы. Гэта вы ў сваіх кабінетах сядзіце лежачы ў столы. Ды крычыце дзюмома рукамі аб поспехах. А ў полі нам на закуску і жук — мяса... — Зусім абарэў! — Жук выхаліў ключы запальвання трактара і злосна ляннуў дзверцамі свайго былога джыпа.

Іван ЗАБАШЭВІЧ.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В г. ОРШЕ

№ п/п	Месторасположение и площадь земельного участка	Начальная цена продажи (руб.)	Условия заключения договора аренды	Инженерное обеспечение участка	Сумма задатка (руб.)
1.	Земельный участок по ул. Ленина в г. Орше площадью 0,1425 га. Кадастровый номер 242400000001011788	24 482 548	Срок договора — 50 лет. Целевое использование — под здание торгово-развлекательного центра. Получение разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработка архитектурно-строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий два года. Начало строительства объекта в течение шести месяцев со дня утверждения архитектурно-строительного проекта и осуществление строительства в сроки, определенные проектно-сметной документацией.	В квартале застройки по ул. Ленина, где расположено земельный участок, имеются сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электрической и телефонной связи, с возможностью подключения к ним предлагаемого объекта. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение — имеется, участок находится в санитарно-защитной зоне, централизованное теплоснабжение — имеется, электроснабжение — имеется, наличие асфальтированного подъезда — имеется, центральное водоснабжение — имеется, наличие железнодорожного подъезда (для производственной зоны) — отсутствует, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения — имеется.	2 448 250

1. Аукцион состоится в 11.00 7 апреля 2011 г. в г. Орше в здании Оршанского горисполкома по ул. Островского, 2.
2. Для участия в аукционе необходимо подать заявление. К заявлению прилагаются заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка в размере 10 % от начальной цены объекта, а также:
— *гражданином* — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
— *индивидуальным предпринимателем* — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
— *представителем гражданина или индивидуального предпринимателя* — нотариально удостоверенная доверенность;
— *представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица* — доверенность, выданная юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
— *представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица* — легализованные

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения за засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенности или документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
— *представителем иностранного гражданина* — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.
3. Победитель аукциона обязан:
— подписать протокол аукциона в день его проведения;
— внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
— возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, не-

обходимой для его проведения, в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении земельного участка победителю аукциона;
— заключить с Оршанским горисполкомом договор аренды земельного участка;
— в двухмесячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в Оршанском филиале РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
4. Задаток вносится на расчетный счет Оршанского горисполкома № 3642304000494 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801647, УНП 300053911.
5. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Орша, ул. Островского, 2, кабинет 18, сектор по управлению госимуществом и приватизации управления экономики Оршанского горисполкома с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 1 апреля 2011 года включительно.
Контактные телефоны в г. Орше: (8 0216) 21 13 14, 21 12 42. Предварительное ознакомление с земельно-кадастровой, градостроительной и иной документацией и осмотр земельного участка на местности — контактный телефон в г. Орше: (8 0216) 24 40 32.

ВЫЕЗД «У ЛЮДЗІ» ПА-БАГАТАМУ



На Наваградскім РВПС сваё заслужанае прызнанне атрымалі пашталёўні Алена КАРАНЬКОВА, Алена ПІКАТІ і Іна ПІАЦОУСКАЯ.



Кампанію удадальніцы звяздоўскага тэлевізара Наталлі ШЫМАНКАЙ з Нясвіжскага раёна (злева) складалі галоўны спецыяліст аддзела ідэалогіі Ганна САРОКІНА.

Выяны сезон па ўрочаным прызоў нашым падпісчыкам, пашталёўнам і кіяскерам «Звязда» пачала, не чакаючы змяняння лютаўскіх марозаў. У першы «падпісны паход» па краіне рушылі адрозы з думка карыравым тэлевізарамі «Віярыз», а таксама шэрагам іншых каштоўных прызоў. За некалькі дзён камандзіроўкі удалося наведаць адрозы 14 раёнаў, большая частка якіх прыйшліся на Гродзеншчыну.
Праўда, пачаць прыйшліся з Міншчыны. Пасля візиту ветліваці ў Стоўбцы наш маршрут ляжыў на Нясвіж — на пошту, дзе свой тэлевізар чыкала Наталія Шыманка з пасёлка Наваградзеўкі. У кампаніі з начальнікам мясцовага РВПС Алксемем Бурдзюком і галоўным спецыялістам аддзела ідэалогіі Нясвіжскага райвыканкома Ганны Сарокінай падпісчыца «Звязды» разгаварылася. Наталія Міхайлаўна прызналася, што за чэрыч стагоддзя падпісочна стажу на старэйшае штодзённае беларускамоўнае выданне неаднойчы адсылала картку для ўдзелу ў розыгрышы. Праўда, удача ўсімужылаць у першы раз і адрозу на ўсе 32 збуй.
Яшчэ адзін прыз у выглядзе электрафена ў рамках сумеснага з РУП «Белпошта» конкурсу дастаўся пашталёўні АПС Грыцкевічы Марыне Закудоўскай. Праўда,

шчыльныя рабочы графік не дазволіў Марыне Дзмітрыеўне прыбыць на цэнтральную пошту раёна. Пытанне з дастайкай прыза ўзялася вырашыць інструктар па падпісцы Нясвіжскага РВПС Кацярына Калейка.
Адрозы цылы стот падарункаў — 2 электрафены і 1 электрапраз — прыйшліся пакінуць на Наваградскім раённым вузле паштовага сувязі. Прычым лаўратамі звяздоўскага прызовага фонду сталі выключна пашталёўні, якія дэбіліся добрых вынікаў у арганізацыі падпіскі на газету на 1-е паўгоддзе 2011 года. З гэтай нагоды начальнік Наваградскага РВПС Святлана Дзядовіч у кампаніі з кіраўніком аддзела ідэалогіі райвыканкома Аляксандарам Гундарам паспрыялі ў праяздзенні «фотасесіі» сярод шчасліўчыкаў. Адамна, што нам яшчэ удалося павінашчаць з названнем на падада кіраўніка раёна і пагутарыць аб справах надзённых з Анатолем Мечыславічам. Што называецца, удачы вам, Анатоль Мечыславіч, на новай пасадзе!
Уладзімер ЭДАНОВІЧ.
Мінск — Стоўбцы — Нясвіж — Карэлічы — Наваградка — Дзятлава — Зэльва — Ваўкавыск — Сяіслач — Бераставіца — Гродна — Масты — Шчучын — Лда — Іўе — Мінск.
(Працяг будзе.)

Новы дырэктар Нясвіжскага замка Сяргей КЛІМАЎ: «Я — МЕНЕДЖАР»



Сяргей КЛІМАЎ прызначаны дырэктарам Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» тры месяцы таму. Мы адмыслова не звярталіся да яго па інтэрв'ю раней, любому кіраўніку патрэбна даць сімвалічныя «сто дзён», каб ён разабраўся ў справах і быў гатовы адказваць на пытанні.
Папярэдняя праца Сяргея Клімава — два гады дырэктарства ў Музеі гісторыі Магілёва. Раней — універсітэты, камерцыйныя фірмы, іншыя музеі. Агулам — трынаццаць месцаў працы за трыццаць адзін год. Сяргей Клімаў 48 гадоў.
Новы дырэктар шыра прызначаюць, што ён прыхваць у Нясвіж як менеджар, што ў яго няма мзты вывучыць генеалогію Радзівілаў і гісторыю Нясвіжскага замка. Прынамсі, пакуль ён гэты бок ведае слаба.

У ягонай характарыстыцы значыцца, што ён валодае польскай і нямецкай мовай. А ці валодае беларускай? На пытанні «Звязды», заданьня на па-беларуску, Сяргей Клімаў адказваў па-руску.

«Я ЗНАЁМЫ З ЗАНУСІ, ПАДОУЎ ЖЫЎ НА ЯГОНАЙ ВІЛЕ»
— Спадар Сяргей, вы хацелі працаваць на гэтай пасадзе ці вас сюды прызначылі?
— Перадгісторыя такая, што яшчэ ў пачатку 1980-х гадоў мне хацелася працаваць у музеі і хацелася з'ехаць з Магілёва. У мяне быў рэзюмэ: я ведаў, што ў Нясвіжы і Мсціславе няма музея. Я доўга гаварыў, але тады выбраў Мсціслаў... Цяпер, шыра кажучы, была нечаканай інфармацыя, што тут змяняцца дырэктар. Я падаў дакументы. Скажу шыра, гэта было рэкамендацыя Міністэрства культуры. Я ў Беларусі мала жыў апошні час, жыў у Польшчы, пісаў там дысертацыю. Потым з'ехаў у Санкт-Пецярбург, працаваў у бізнэсе. Моцна не цікавіўся гэтым. Для мяне нечакана, што такія маштабныя праекты сталі рэалізоўвацца ў Беларусі.

«Апошняя ваша «музейная» месца працы — Магілёўская ратуша...»
— Калі ратушу адбудоваў, шукалі дырэктара музея. Музей гісторыі горада там быў у спячым стане, ад 1992 года ён амаль не развіваўся, і мэрыя вельмі суўбізна шукала дырэктара. Тут аглынулася, што я затрымаўся ў Беларусі. Хоць у мяне не было планаў тут заставацца — я атрымаў грант беларускай царквы, каб напісаць кніжку пра Успенскі манастыр у Пустькіна. Я яе напісаў два гады таму. І адрозы атрымаў прапанову ўзначаліць музей. Я прыкляў руку да яго раскруціць. Мне дастаўся голы будынак, за два гады там удалося стварыць даволі цікавую экспазіцыю. Аднак там невялікая плошча — 200 квадратных метраў. У разы меней, чым у Нясвіжы. Тут — 6 тысяч квадратных метраў (паводле звестак рэстаўратараў больш за 8000... — Г.Г.).

«Ваш дом у Магілёве? Вам было лёгка пераехаць у Нясвіж?»
— У такіх людзей, якіх я, не бывае сталага дому, я жыў у розных краінах. У мяне ёсць квартира ў Магілёве, але я спакойна стаўляю да змяны. Я і ў Пецярэ добра жыў, і ў Варшаве. Падоўжыў у спадара Занусі (Кішчэцкага Занусі — славетны польскі рэжысёр — Г.Г.). Я яго наведаваў, калі апошні раз быў у Варшаве. Дарчы, і з Радзівіламі пазнаёміўся — вельмі прыемныя людзі, Мацей і Мікалай.

«А з Занусі вас што звязвае?»
— У 1980-х гадах я быў дырэктарам Мсціслаўскага музея, мне было ўсяго 25 гадоў, і я прыдумаў музей, якіх яшчэ не было на нашай прасторы. І мяне адзін з кляндзоў пазнаёміў з Занусі, які цудам заехаў у Магілёў. Ён запрасіў мяне да сябе ў гоцы. Я прыхваў, ён кажа: «Заўтра будзе амбасадар французскі, ён табе даць візу ў Парыж». Я падумаў: «Што я там рабіць буду, калі мовы не ведаю?» Дамовіўся, што я праеду па Польшчы і лепш вызначуся, што хачу рабіць у жэціц. Я сядзеў у Кракаве, у старадаўняй касяці — і мне стукнула ў галаву, што я заўсёды хачеў знаймуцца гісторыі царквы, гісторыі касцёла. Занусі мяне пазнаёміў з Ежы Кланчоўскім, які тады быў дырэктарам польскага камітэта ЮНЕСКА, і ён мяне ўзяў стажарам у Інстытут Сярдэнэ-Усходняй Еўропы, я атрымаў ступень іспытны польскай акадэміі навук, 6 месяцаў. Гэта быў 1994 год. Я напісаў невялікую кніжку пра Анурфубіюскі манастыр пад Мсціславам, і далай паступіў у дактарантуру Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта. Зое гэтыя гады я падтрымліваў сувязь з Занусі, жыў у яго падоўж на віле, і ў яго дома ў Варшаве. Мне падтрымліваў адносіны. Бачымся нячаста, але некалькі разоў на год я яму тэлефаную, кажу, што жыў-здоровы.

«У Нясвіжы вельмі слабы ўзровень музейшчыкаў...»
— Вы пералічылі столькі месцаў працы, столькі зайцаленасцяў... Чаму вы нідзе падоўж не затрымаваліся?
— Я праціаю як менеджар у праектах. Мяне цікавіць рух наперад, я рэалізую сябе як асобу. Гэта не самасцверджанне. Я самасцверджуся, калі абаварыў дысертацыю, калі атрымаў прызычы паяе у каратэ. Мне цікава. Жыццё коўраеца — трэба нешта рабіць.

«Дык вы прыхвэлі ў Нясвіж як менеджар?»
— Збольшага так. Бо з тэмай Радзівілаў я сутыкаўся толькі ўсцонаска раей. Але тут на сённяшні дзень патрэбны менеджар у гэтым праекце. Ён вельмі вялікі і вельмі запалучаны. Маса супярэчнасцяў, вельмі шмат канфліктаў. Напэўна, слабы быў прафесійны ўзровень музейшчыкаў, якія пачалі гэтыя работы. Нагледжаны на тое, што былі масітыя кансультацыі — але ж на месцы праціаюць проста супраціўнікі. Тэа вельмі вялікая праблема ў тым, што запаведнік будзе цудоўна выглядаць, але падрыхтоўка кадраў... У Беларусі няма школы

РАЗВІВАЦА Ў РАДЗІВІЛАХ — НЕ ПЕРШАЧАРГОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МЯНЕ»



Ней там жыла Эльжбета Радзівілаў і яе настаўніца. — Г.Г.)

«З РАДЗІВІЛАЎСКІХ КАРЦІН У БЕЛАРУСЬСКИХ МУЗЕЯХ ВАРТА ТОЛЬКІ ПЯТАЯ ЧАСТКА...»
— Ці удалося вам за тры месяцы працы разабрацца ў складанай геналогіі Радзівілаў? Ці навучыліся вы аднозіваць Антонія Генрыка ад Антонія Вільгельма?
— Не. У мяне пакуль няма такой задачы. Няма чаго заводзіць кабасу, каб потым брахаць самому. У мяне ёсць навуковыя супраціўнікі, у якіх ёсць свае дзяляны. Мне гэта вельмі цікава, але калі Радзівілаў пад 500 чалавек — кінуць музейфікацыю і заняцца іх вывучэннем няма магчымасці.

«Вы лічыце, што дырэктар Нясвіжскага замка не павінен разбірацца ў Радзівілах?»
— Павінен. Але гэта не першачарговая задача.

«Апошні час ідзе дыскусія, ці вяртаць у замак арыгіналы карцін, якія цяпер знаходзяцца ў мінскіх музеях. Якая ваша пазіцыя?»
— Калі яны вярнуцца, то толькі на дэпазіт. Гэтыя рэчы было б карэктна вярнуць Радзівілаў. Але нясвіжскі музей-запаведнік — не наштадкар Радзівілаў, чаго нам патрабаваць? Я думаю, трэба гэта рухаць з дапамогай копіяў. Зараз мы знайшлі італьянскаю кампанію, якая робіць такія копіі, што не адрозніць. Да таго ж, у Радзівілаў было шмат замакмай, якія рабілі копіі карцін — і не заўжды працавалі высокага класа калісты. З тых 68 карцін, што ёсць у нашых музеях — то будзь, варта толькі пятая частка. То відак, яны ўсе аўтэнтычныя, з замаку, але...

«Дык вы не будзеце дамагацца, каб у замак вярнуліся арыгіналы карцін? Турэсты будзе глядзець на замак, абвешаны копіямі?»
— Дамагацца не буду, бо гэта ўжо рабілі мае папярэднікі — апроч сварак і ваіны нічога з гэтага не выйшла. Ніхто добраахвотна аддаваць не хоча. Між пачуццямі і копіямі я выбіраю копію. Я прапаведую дзэн-будызм, для мяне многі рэчы з'яўляюцца неістотнымі, пра якія моцна шумяць мае калісты.

«Аднак гэта — адзіны музейны фонд краіны. Вы не лічыце, што пасля адкрыцця музея ў замаку мусяць адбыцца пераарэмаркаванне, каб і тут было што паглядзець?»
— Я можа так і лічу, але зрабіць нічога не магу. Калі дырэктары не хочуць перадаваць, — ні хікто не прымуць. Вадыць бэссонсоўна. Мае калегі ваююць з 2009 года. Але каршыны не з'явіліся — нягледзячы на рэкамендацыі ЮНЕСКА, што ў замаку такога ўзроўню мусяць быць арыгіналы, і запэўніваючы прэм'ер-міністра. У выніку нам толькі Нацыянальны мастацкі музей перадае на дэпазіт з запаснікаў два бюсты і некія палотны (у

раў, замак аднаўляецца на XVIII стагоддзе, а некаторыя элементы і на ранейшы час. — Г.Г.). Рэстаўратары ставяць перад намі жорстка мяжу — толькі на канец XIX стагоддзя. Нашы пажаданні ігнаруюцца будаўніцтвам і рэстаўратарамі. Рэстаўратары ствараюць не інтэр'еры, а нейкія тэатральныя дэкарацыі...
— Вы гаворыце, што замак аднаўляецца на XIX стагоддзе. На час якога арыгіната гэта робіцца?
— На час перабудовы Марыі Кастэлян (ардытанка тады быў яе муж Антоні Радзівілаў. — Г.Г.). Гэта ёсць на фотаздымках. Яны ўзялі гэта ўсё і даволі некрытычна аднаўляюць. Вельмі шмат новых рэчаў. Мне часам здаецца, што там задуча наватворца. Заходжу, гляджу — не мог быць такі колер у XIX стагоддзі, ён называецца цяпер «тайга», яго фіны прыдумалі. Панэль Гетманюкская залы, многія рэчы глядзца танна, як пластык. Складаны, усё зроблена з пінсакандру. І ўжо быў міні-пап, калі адвараліся гэтыя столы. Літаральна два тыдні таму. Яны хутка ўсё аднавілі, там нейкая труба працякла...
— Што ж будзе, калі экспазіцыя будзе...
— Гэта складанае пытанне, там шчучныя паркеты ж ляжць... Для будаўнікоў — што кароўнік будаваць, што замак рэстаўраваць, тое самае. Зараз яны намагаюцца мне здаваць няскончаныя аб'екты, я супраціўляюся.

«За усю гісторыю замка хто, па вашаму, адыгрэў вялікую ролю ў яго развіцці?»
— Я думаю, што Сіротка. Ён збудоваў замак і горад, быў вельмі неардынарны чалавек.

«А прох Сіроткі за 400 гадоў ніхто не прыкляў руку?»
— Мабыць, усё прыклялі. Але не ўсе ж тут жылі... Я не магу сказаць, бо трэба займацца гісторыяй замка, да гэтага пакуль я не даходзіць. (Так і не удалося пацьці ад спадара дырэктара імёны каго іншага з Радзівілаў, хача б Рыбанкі і Панае Куханку, якія перабудавалі замак на сённяшні яго выгляд. — Г.Г.) Аднак у той экспазіцыі, якую распрацаваў мае калегі, Сіротку не знайшоўся годнага месца, толькі зала картграфіі, дзе паказаныя яго вандравкі. Сітуацыя такая, што той калектыў, які працаваў над музейфікацыяй замка ад 1993 года, яны не здолелі сфармуляваць тэхнічныя заданне для рэстаўратараў і не стварылі цэльнай канцэпцыі музейфікацыі гэтага аб'екта. Здаецца, мой папярэднік нават не збіраўся знаходзіцца ў замаку — бо там няма кабінета дырэктара.

ЦЯПЕР АХОЎНА ДЗЕЙНАСЦА СТАЛА НАЗЫВАЦЦА ТОЕ, ШТО РАНЕЙ ХАРАКТАРЫ-ЗАВАЛАСЯ ЯК ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БЯСПЕКІ ЮРЫДЫЧНЫХ І ФІЗІЧНЫХ АСОБАЎ.

АХОЎВА

ПАД ЗНАКАМ САВЫ



№ 2 (18)

КАЛІ АРГАНІЗАЦЫЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЕ АХОВУ ПРЫНАЛЕЖНАЙ ЁЙ МАЁМАСЦІ, ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ, РЭАЛІЗУЕ ДАПАМОЖНЫЯ РАБОТЫ ПА АХОВЕ РУХОМАЙ І НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ, ТО ЯНА Ў ВЫЗНАЧАНЫМ ЗАКОНАМ ПАРАДКУ АБЯВЯЗАНА АТРЫМАЦЬ ЛІЦЭНЗІЮ НА ГЭТА.

СУМЕСНЫ ВЫПУСК «ЗВЯЗДЫ» І ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Сяргей БУЙНОЎСКІ, начальнік Дэпартамента аховы МУС Беларусі, палкоўнік міліцыі: **Кампетэнтна**

«АХОЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ: ЛІЦЭНЗАВАННЕ ПА-НОВАМУ»



1 верасня 2010 года Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 450 зацверджана Палажэнне «Аб ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці», у якім такому паняццю, як ахоўная дзейнасць, адведзены асобны раздзел. У адпаведнасці з новым дакументам, з 2011 года сур'ёзныя змяненні ўнесены ў парадак ліцэнзавання ахоўнай дзейнасці ў краіне. Паўнамоцтва па падпісанні ліцэнзій на права ажыццяўлення ахоўнай дзейнасці дадзены начальніку Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Некаторыя асаблівасці новага заканадаўчага акта пракаментаваў кіраўніцтва падраздзялення палкоўнік міліцыі Сяргей БУЙНОЎСКІ.


права уласнасці, гаспадарчага распараджэння, апэратыўнага кіравання альбо іншым законным правам уладання або карыстання на гэтыя аб'екты і маёмасць. — Ці пашырыў пералік дакументаў, якія неабходна падаваць у ліцэнзуючы орган для атрымання ліцэнзій? — У адпаведнасці з прынятым палажэннем, з пераліку дакументаў выключаны копіі лакальных нарматыўных прававых актаў, што вызначаюць арганізацыю ліцэнзаванай дзейнасці. Але іх наяўнасць і выкананне з'яўляецца агульным ліцэнзаваным патрабаваннем і ўмовай, што прад'яўляецца да ліцэнзіянта. — У вышэйзгаданым дакументах прапанавана паняцце «спецыялісты». Хто гэта такія і колькі іх павінна быць, каб арганізацыя магла ажыццяўляць ліцэнзаваную дзейнасць? — Спецыялісты — гэта работнікі арганізацыі, якія хоча атрымаць ліцэнзію на ахоўную дзейнасць, для якіх гэта дзейнасць можа быць асноўным месцам працы. Спецыялісты павінны валодаць кваліфікацыяй, неабходнай у адпаведнасці з заканадаўствам для ажыццяўлення ліцэнзаванай дзейнасці. Абяваючы пэтрабаваннем і ўмовай, што прад'яўляецца да спецыяліста ліцэнзіянта, з'яўляецца наяўнасць у штаце не менш як 3 спецыяліста, што прайшлі ацэнку ведаў у вызначаным Міністэрствам унутраных спраў парадуку. — А што ўвогуле сабой ацэнка ведаў спецыялістаў, кім яна праводзіцца і якім нарматыўным актам рэгламентаваная? — Ацэнку тэарэтычных ведаў спецыялістаў праводзіць камісія па ацэнцы ведаў спецыялістаў спецыяльнай ліцэнзуючай Дэпартамента аховы МУС Рэспублікі Беларусь, абласных і Мінскага гарадскога ўпраўленняў дэпартамента, аддзелаў і аддзяленняў у райцэнтрах і гарадах, дзе дысплаціруюцца падраздзяленні Дэпартамента аховы. Ацэнка праводзіцца шляхам тэсціравання — пismaва або з выкарыстаннем камп'ютарнай праграмы. А парадак правядзення ацэнкі ведаў спецыялістаў зацверджаны Пастановай МУС Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2010 г. № 428. — Як павінны класіфікавацца пасады работнікаў, якія ажыццяўляюць ахоўную дзейнасць? — Згодна з артыкулам 19 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, найменне прафесій, пасады спецыяльнасцяў павінна адпавядаць кваліфікацыйным даведнікам, якія зацверджаны ўрадам нашай краіны. Напрыклад, па Адзіным тэрміна-кваліфікацыйным даведніку работ і прафесій рабочых, ажыццяўляюць ахоўную дзейнасць могуць прадстаўнікі такіх прафесій, як кантралёр на кантрольна-прапусковым пункце, стралок і вартульнік (вахцёр).

права стварэння ваенізаванай аховы, устаноўлены Пастановай МУС Рэспублікі Беларусь № 404 ад 8 снежня 2010 г. — У адпаведнасці з адным з пунктаў Указа № 450, юрыдычныя асобы абавязаны да 1 сакавіка 2011 г. забяспечыць выкананне ліцэнзійных патрабаванняў і ўмоў і праінфармаваць пра гэта адпаведныя ліцэнзуючыя органы. Як гэта будзе адбывацца і хто правярць дакладнасць інфармацыі? — Структурнымі падраздзяленнямі Дэпартамента аховы ў зонах сваёй дысплаціі ўжо накіраваныя пісьмовыя паведамленні ўсім дзейным ліцэнзіянтам аб неабходнасці выканання падпункта 2.1.1. пункта 2 Указа № 450. Дакладнасць інфармацыі правярць супрацоўнікі Дэпартамента аховы ў рамках рэалізацыі патрабаванняў Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 кастрычніка 2009 г. № 510 «Аб удасканаленні кантрольнай (надгляднай) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь». — Дзе спецыялісты ліцэнзій і ліцэнзіяты могуць атрымаць больш падрабязную інфармацыю пра гэтыя новаўвядзенні і вывучыць тэмы для ацэнкі ведаў спецыялістаў? — Усе нарматыўныя дакументы, што датычацца ажыццяўлення ахоўнай дзейнасці, і пералік тэм для ацэнкі ведаў размешчаны на афіцыйным сайце Дэпартамента аховы www.ohrana.gov.by ў інтэрнэце. Але лепш за ўсё па тлумачэнні і больш падрабязную кансультацыю звярнуцца ў тэрытарыяльнае падраздзяленне дэпартамента.



«Да абароны Айчыны гатовы!»

23 лютага ва ўсіх раёнах краіны прайшла акцыя «Да абароны Айчыны гатовы!». Яна была арганізавана для вучнёўскай моладзі Беларускай рэспубліканскай саюзнай моладзі і Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі пры падтрымцы Міністэрства адукацыі, МУС, МНС, Дзяржкамітэта пагранічнай аховы. Арганізатары і выканаўцы праекта пранавалі школьнікам і навуччанам сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў дакрануцца да сярэдняй зброі і пасаборніцтва ў веданні ўстройства аўтамата Калашнікава. Таксама слівкі правлі майстар-класы па аказанні медыцынскай дапамогі, азнаёмліў дзяцей і падлеткаў з экіпировкай і тэхнічным забеспячэннем вяртавальнікаў, міліцыянераў, ваіскоўцаў. Напрыклад, у сталіцы раённыя падраздзяленні Дэпартамента аховы ў рамках акцыі былі ахоплены тры навучальныя ўстановы: гімназія № 16 у Цэнтральным раёне, прафесійны ліцэй № 3 у Партызанскім раёне і ЦШ № 62 у Кастрычніцкім раёне. Дзецім прынесці вялікае задавальненне прымерцава на сябе бронеканістэлю і шлем, памацаць наручнікі і дубінку. На думку намесніка начальніка дэпартамента палкоўніка міліцыі Вітала Казлоўскага, «падобныя мерапрыемствы не проста нясуць забавуальную функцыю, але і ствараюць станоўчы імідж прафесійнага ахоўнага ўнутраных спраў і падлеткавым разуменні адказнай і ганаровай місіі — служыць на карысць людзям». «Прэміера» акцыі «Да абароны Айчыны гатовы!» адбылася яшчэ ў мінулым годзе, таксама 23 лютага. Яна мела шырокі станочны водгук як сярод школьнікаў, так і сярод іх настаўнікаў і бацькоў. У дзёнь выключкае буры станочныя эмоцыі візіты праваахоўнікаў, асабліва калі яны суправаджаюцца паказальнымі выступленнямі кінопаўтараў з сабакамі і расказаў бывалых міліцыянераў пра рэальныя факты раскідання злучэнстваў. І ў гэты раз заходам мерапрыемстваў з цікавасцю і ўдзячнасцю назіралі прадстаўнікі выканаўчай улады раёнаў Мінска, шэрагу іншых арганізацый.



Рэха афганскай вайны...

На базе Першамайскага (г. Віцебска) аддзела аховы культурна-выхаваўчай работы і аддзяленнем ідэалагічнай работы і падрыхтоўкі кадраў абласнога ўпраўлення аховы было арганізавана мерапрыемства, прысвечанае 22-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістана.



У гэты дзень сабралася больш за 35 воінаў — ветэранаў афганскай вайны, якія служылі і працуюць у падраздзяленнях аховы г. Віцебска. Кожнаму з іх начальнік ўпраўлення Уладзімір Куракоў уручыў пісьмы-памядкі і грашовыя прэміі. Пасля на сцэну выйшлі з віншавальнымі музычнымі нумарамі Святлана Астасенка, Алена Літоўка і дзіцячыя эстрады ўзорны ансамбль «Ветразь».

Веды спатрэбіліся «ў бай»



24 лютага ў Магілёўскім вышэйшым каледжы МУС адбылася рэспубліканская акцыя Міністэрства ўнутраных спраў «Гонар і доблесць». У намінацыі «За бескампрамісную барацьбу з крыміналам не дзеля асабістай славы, дзеля жыцця на зямлі» Дэпартамент аховы прадставіў міліцыянер Аляксандра Аляксандравіча Аляксандравіча, які мае намер ажыццяўляць ахову прыналежнасці яму аб'ектаў, павінен валодаць скай характарыстыкай пасля дэмабілізацыі Дзмітрыя быў залічаны ў вучэбны цэнтр Дэпартамента аховы. Пасля навучання быў прыняты на службу ў аддзел аховы. Дзмітрый з усёй адказнасцю падыходзіць і да выканання службовых абавязкаў, і да удасканалення тэарэтычнай і фізічнай падрыхтоўкі. І недарэмна, паколькі

аднойчы атрыманыя ведаў спатрэбіліся, так бы мовіць, у «бай». У Бабруйску адбылася сэрцыя крадзяжоў асабістай маёмасці з дамоў грамадзян. Ноччу, пры правядзенні рыдывых мерапрыемстваў па папярэджанні і раскіданні крадзяжоў з прыватных домаўладанняў, Дзмітрый звярнуў увагу на мужчыну, які па прыкметах быў падобны на асобу, што вышукваецца па падазрэнні ў гэтых злачынствах. Супрацоўнік назваўся, паказаў службовыя пасведчанне і папрасіў прад'явіць дакументы. Мужчына дастаў нож і пачаў ім размахваць, набліжаючыся да міліцыянера. Баброў павёў сябе грамадна: зрабіўшы некалькі крокаў назад, ён запэраваў спыніць супрацьпраўна-падпарадкаваць. Тады Баброў дастаў табельную зброю, прывёў яе ў баявую гатоўнасць і папярэджанні аб магчымасці не выкарыстання. Зламанымі працягнуў набліжацца да вартвога правапарадку, таму супрацоўнік зрабіў папярэдаўні стрэл угору. Мужчына стаў уцякаць, але, бачачы, што за ім гоняцца, спыніўся і зноў пачаў пагражаць міліцыянеру нажом. Пасля паўторнага патрабавання спыніць супрацьпраўнае дзеянне і папярэджання аб магчымасці прымянення зброі, супрацоўнік зрабіў другі папярэдаўні стрэл уверх. Гэта толькі завяло падазронага, і ён напачаў на міліцыянера. Дзмітрый нічога не заставалася, акрамя як зрабіць прыцэльны стрэл у нагу. Параніўшы правапарушальніка, пасля непрацяглай схваткі Дзмітрый Баброў затрымаў яго. Пры разборы высветлілася, што затрыманым мае дачыненне больш чым да двух дзясяткаў крадзяжоў з жылля бабруйчан. За працягненую прафесійную ініцыятыву і забеспячэнне высокай эфектыўнасці працы старшы сяржант міліцыі Баброў Д.А. быў узнагароджаны Граматай Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

Душа фінансаў брэсцкай аховы



Пра старшага лейтэнанта міліцыі ў запасе — галоўнага бухгалтара Брэсцкага аблупраўлення аховы Веру ХВАРАГІНУ — кіраўніцтва без перабольшвання і лісліваці адзваецца як пра разумную, абялыную, працавітую, ініцыятыўную і чулую жанчыну, а таксама паспяховага і мэтанакіраванага прафесіянала. У міліцыю Вера Міхайлаўна прыйшла ў красавіку 1977 года. Яна заўсёды марыла прымерыць пагоны, адчула, што гэта прафесія для яе. Таму і закончыла Рязанскую вышэйшую школу МУС СССР. Службовыя будні Веры пачаліся на пасадзе бухгалтара-рэвізора УУС Брэсцкага аблупраўлення, але праз 7 гадоў яна перайшла на пасаду намесніка галоўнага бухгалтара пазаведамаснай аховы раёна, дзе і засталася на дваццаць з лішнім гадоў. Яе шматгадовая кар'янерная праца штодзень падмацоўваецца добрымі і цёплымі зносінамі ў калектыве. Аб працавітасці Веры Хварагінай ведаюць усе, але працаголікам яна сябе не лічыць, знаходзіць час для родных і блізкіх людзей. Сям'я ўсяляк падтрымлівае і разумее Веру Міхайлаўну, бо дова сёню таксама працуюць у органах унутраных спраў. Паколькі асноўную частку часу чалавек праводзіць на працы, міжасобасныя стасункі ў калектыве павінны заўсёды настройвацца на добры лад. Менавіта такога прынцыпу прытрымліваецца Хварагіна. Яна далікатная ў зносінах і не прызнае павышанага тону з чыйго-небудзь боку, паважліва ставіцца да кожнага, бачачы ў чалавек перш за ўсё асобу. У любой складанай або пазаштатнай сітуацыі Вера Міхайлаўна, так бы мовіць, заўсёды падыходзіць да вырашэння пытання з «халоднай галавой»: усё ўспрымае спакойна і пра памылкі супрацоўнікаў гаворыць карэктна, заўсёды знаходзячы кампраміс. Пра свой лёс гаворыць з усмешкай і не шкадуе ні аб адным зробленым учынку і прахытым дні.

Ведай нашых! Выступілі годна!

16—17 лютага ў сталічным Палацы спорту адбыўся этап Кубка свету «ХВ Адкрыты чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па самба на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Спартыўны форум сабраў больш за 170 лепшых самбістаў з 19 краін блізкага і далёкага замежжа. Атлеты змагаліся на 4 дыванах у 9 вагавых катэгорыях. Адметна, што ў 2-х катэгорыях нацыянальную зборную краіны прадставілі супрацоўнікі Дэпартамента аховы МУС, і выступілі яны вельмі годна. У вазе да 57 кг курсант Вучэбнага цэнтра дэпартамента



Свята спорту, зімы і добрага настрою



10 лютага Вучэбны цэнтр Дэпартамента аховы расчынуў свае дзверы для сустрэчы вялікай колькасці гасцей. У марозны суботні дзень вучэбная база аховы ператварылася ў спартыўную пляцоўку для супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. Мароз не перашкодзіў, і настрой ва ўсіх быў на вышыні, бо культурна-забавуальны і спартыўны праграма мерапрыемства абяцала быць насычанай. Асноўнымі этапамі спартыўных спаборніцтваў былі лыжная гонка сярод кіраўнікоў, эстафета «Біятлон», комплексная эстафета і перацягванне каната. Тэма ж, што не ўвайшоў у склад каманд асноўных спецыялістаў, змаглі правярць свае сілы ў іншых конкурсах: распылюць бярвенна на хуткасць, трапацца стрэльбы з пнеўматычнай зброй, лука і дакладнасць у дартсе, скачка са скакалкай, рывок гіры. Пасля прывітальнага слова намесніка міністра ўнутраных спраў палкоўніка міліцыі Анатоля Курьльскага быў дадзены старт спаборніцтвам.

Матэрыялы падрыхтавалі Уладзімір ДЗЯНОВІЧ, Аляксандр ГЕРАСІМАУ, Алена ЯРМАЛІНСКАЯ, Ілона ІВАНОВА, Яўген ТАЛАЙ, Наталія ЛЕРНАТОВІЧ, Вольга КІПЧАНКА, Андрэй НОВІК.

ШМАТ працаваць і пры гэтым шмат зарабляць — жадане многім. Прычым часта тут аддаецца перавага не «стабільнаму» працоўнаму месцу, а больш свабоднай занятасці на ўмовах грамадзянска-прававога дагавора. Шмат у чым менавіта такі варыянт здаецца сапраўды больш прыбыльным. І ўсё ж тут нялішне ведаць некаторыя нюансы заканадаўства.

На словах нічога не робяць
Перш-наперш варта заўважыць дагаворы грамадзянска-прававага дагавор (напрыклад, дагавор падару, дагавор платнага аказання паслуг і г.д.) заключаецца толькі ў пісьмовай форме. Прычым акія-небудзь максімальны ўзроставаы «планкі» тут адсутнічаюць. Што ж да «планкі» мінімальнай, то яна вызначаецца момантам наступлення грамадзянскай дзевянольцінаці. Па агульным правіле гэта 18 гадоў. Праўда, адначасова заключэнне грамадзянска-прававога дагавора магчымае і з асобамі ва ўзросце больш за 14 гадоў. Але пры ўмове, што на тое даецца пісьмовае згода законных прадстаўнікоў няпоўнагадовых — бацькоў, усынавіцеляў, пачынаючы.

— Дарчы, падчас заключэння грамадзянска-прававога дагавора ні працоўная кніжка, ні дакументы аб адукацыі не патрабуюцца, — заўважае галоўны спецыяліст юрыдычнага аддзела кмітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама **Наталія ЯСІНСКАЯ**. — Па сутнасці, тут неабходна прад'явіць толькі пашпарт. Адно, што з улікам відаў работ могуць узнікнуць выпадкі, калі за казчык будзе абавязаны запатрабаваць дакументы, што пацвярджаюць праходжанне навучання, інструктаж, медыцынскага агляду.

Умовы вызначаюць загады
Зразумела, што адзін з важных пунктаў любога грамадзянска-прававога дагавора — канкрэтны тэрмін выканання заказа. Але гэта

У АЎТОРАК — АПОШНІ ДЗЕНЬ ПАДАЧЫ ДЭКЛАРАЦЫІ АБ ДАХОДАХ

Сёлета дэкларацыю аб даходах за 2010 год неабходна падаць не пазней чым 1 сакавіка. Як паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе падатковай галіны, дэкларацыі падаюць у інспекцыі такіх работнікі, з даходаў якіх не ўтрымлівалася падатак падатковымі агентамі.
У першую чаргу гэта даходы, атрыманыя ад іншых фізічных асоб, у тым ліку:
— ад продажу на працягу 5 гадоў другой кватэры, другога гаража ці другога аўтамабільнага ўчастка;
— ад продажу на працягу аднаго года грузавіка, аўтобуса, другой легкавой машыны, акцый іншай фізічнай асобе;
— у выглядзе дарэння ў суме за год больш як 17,5 млн рублёў (500 базавых велічынь).

Абавязкова трэба дэклараваць даходы, атрыманыя за мяжой (і ці) з-за мяжы нашай краіны. Сёлета дэклараваць трэба і такія даходы, што былі атрыманы ў выніку вяртання ўзносаў пры спыненні будаўніцтва кватэр і індыўідуальных жылых дамоў, а таксама пры выхадзе з арганізацыі забудуючыкаў да завяршэння будаўніцтва — у выпадку прымянення да сум такіх узносаў маёмаснага падатковага выліку, які звязаны з будаўніцтвам ці набыццём жылля. Дэклараваць неабходна і даходы, што атрыманы ў выніку вяртання страхавых узносаў пасля скасавання да п'ягадовага перыяду дагавору добраахвотнага страхавання жылля і дадатковай пенсіі, якія былі заключаны на 5 і больш гадоў, — у выпадку прымянення да сум такіх узносаў сацыяльнага падатковага выліку.

Тут трэба нагадаць, што дэкларацыю аб даходах за 2010 год маюць права падаць і такія фізічныя асобы, якія разлічваюць атрымаць падатковыя вылікі (сацыяльныя, маёмасныя і прафесійныя) непасрэдна ў падатковых арганізацыях.
Прыём дэкларацый ажыццяўляецца падатковымі інспекцыямі па месцы жыхарства з 8.00 да 19.00 у працоўныя дні і па суботах з 9.00 да 13.00. Дэкларацыю можна накіраваць у падатковую інспекцыю і па пошце.

Сяргей КУРКАЧ.

ОАО «Минсклифт» уведомляет акционеров Общества об изменении повестки дня очередного общего собрания акционеров,
опубликованной в газете «Звязда» № 36 от 24 февраля 2011 года, внесением вопроса в повестку дня № 10 «Согласование крупной сделки о передаче в залог имущества — административное изолированное помещение № 3 общей площадью 403,0 кв. м инв. № 500/D-703601, расположенного по адресу: 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, 5 для открытия возобновляемой кредитной линии на выплату заработной платы, подоходного налога, страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РБ, страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвэстбанк».

Наблюдательный совет Общества. УНП 190292990

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Строительство двух жилых многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями торгового и общественного назначения по ул. 50 лет Победы в п. Восточный в г. Минске» (Жилой дом № 2 по генплану)

Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью «БАРЭФ» информирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого строительства.
1. **Информация о застройщике.** ЗАСТРОЙЩИК: ПК ООО «БАРЭФ» зарегистрировано Минским горисполкомом решением № 1557 от 28.12.2000 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 1000504357.
2. **Ранее реализуемые проекты.** Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет ПК ООО «БАРЭФ» реализованы следующие проекты:
— «Строительство гостиницы на базе отдыха «Дружба»;
— Реконструкция спального корпуса № 1 с надстройкой этажа на базе отдыха «Дружба»;
— Реконструкция станции второго подъезда в/з № 6 «Остров».
3. **Специальное разрешение (лицензия).** Лицензия № 02250/0189707 на право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей» выдана Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на основании решения от 13.03.2006 года № 52 сроком на 5 лет и действительна до 13.03.2011 года.
4. **Информация о проекте.** Цель строительства объекта — строительство объекта «Строительство двух жилых многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями торгового и общественного назначения по ул. 50 лет Победы в п. Восточный в г. Минске». Предметом договора является строительство жилого помещения.

Объект долевого строительства — одноподъездный многоквартирный жилой дом № 2 (по генплану) по ул. 50 лет Победы в жилом поселке Восточный г. Минска.
Нормативная продолжительность строительства жилого дома — 8 месяцев, согласно проекту.
Начало строительства — III квартал 2010 года.
Предполагаемый срок окончания строительства — II квартал 2011 года.
5. **Застройщиком получены.** — Акт выбора места размещения земельного участка от 6 апреля 2010 года, утвержденных Председателем Мингорисполкома 7 апреля 2010 года (внесение изменений в акты выбора места размещения земельного участка от 12 февраля 2008 года, утвержденных Председателем Мингорисполкома 19 февраля 2008 года, и от 14 октября 2008 года, утвержденных Председателем Мингорисполкома 19 ноября 2008 года);
— Выписка из решения Минского городского исполнительного комитета от 26 ноября 2009 года № 2783 (1) «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и внесении изменений в решение горисполкома»;
— Заключение РУП «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 0712-8-2009 от 6 августа 2009 года;

Безопаска — без сумнения
Грамадзяне, які паводле грамадзянска-прававога дагавора з юрыдычнай асобай ці індыўідуальным прадпрыемствам бяруцца за выкананне работы ці аказанне паслугі, не падпарадкоўваюцца правілам унутранага працоўнага распарадку. Фактычна рэжым працы тут вызначаецца самім выканаўцам. Разам з тым выканаўца мае і пэўныя абавязкі.
— У прыватнасці, выканаўца павінен прытрымлівацца адпаведных інструкцый, правілаў і іншых нарматыўных актаў па тэхніцы бяспекі, правілаў паводзін на тэрыторыі, у вытворчых і дапаможных памяшканнях арганізацыі, павінен выкарыстоўваць сродкі індыўідуальнай абароны, праходзіць інструктаж і навучанне па бяспецы працы, а таксама праходзіць медыцынскія агляды, — кажа Наталія Ясінская. — Глос да таго, выканаўца ні ў якім разе не можа рабіць сваю справу ў стане алкагольнага, наркатычнага ці таксічнага ап'янення — у гэтым выпадку заказчык абавязаны без аніякіх пытанняў адрэзаць ад апрацоўшчыка да выканання работ.

Плюс і мінус
Выканаўца работ ці паслуга грамадзянска-прававым дагаворы не з'яўляецца членам працоўнага калектыву, і ў гэтым ёсць як свае перавагі, так і недахопы. Так, варта пазначыць, што выканаўца не датычыцца рэжым работ арганізацыі. Да таго ж не сакрэт, што заказчыкам паводу ўзнагароджання ў такім выпадку бывае вышэй: у пэўнай ступені на лёбах уплывае час выканання і аб'ём работ, але перш-наперш сумы выліпат вызначаюцца дамовай з заказчыкам.
З іншага ж боку, выканаўца не датычыцца правіла «мінімалікі». А таксама, паколькі ён знаходзіцца «па-за рамкамі» працоўнага калектыву, не распаўсюджваюцца ўсе

Плюс і мінус
Выканаўца работ ці паслуга грамадзянска-прававым дагаворы не з'яўляецца членам працоўнага калектыву, і ў гэтым ёсць як свае перавагі, так і недахопы. Так, варта пазначыць, што выканаўца не датычыцца рэжым работ арганізацыі. Да таго ж не сакрэт, што заказчыкам паводу ўзнагароджання ў такім выпадку бывае вышэй: у пэўнай ступені на лёбах уплывае час выканання і аб'ём работ, але перш-наперш сумы выліпат вызначаюцца дамовай з заказчыкам.
З іншага ж боку, выканаўца не датычыцца правіла «мінімалікі». А таксама, паколькі ён знаходзіцца «па-за рамкамі» працоўнага калектыву, не распаўсюджваюцца ўсе

Плюс і мінус
Выканаўца работ ці паслуга грамадзянска-прававым дагаворы не з'яўляецца членам працоўнага калектыву, і ў гэтым ёсць як свае перавагі, так і недахопы. Так, варта пазначыць, што выканаўца не датычыцца рэжым работ арганізацыі. Да таго ж не сакрэт, што заказчыкам паводу ўзнагароджання ў такім выпадку бывае вышэй: у пэўнай ступені на лёбах уплывае час выканання і аб'ём работ, але перш-наперш сумы выліпат вызначаюцца дамовай з заказчыкам.
З іншага ж боку, выканаўца не датычыцца правіла «мінімалікі». А таксама, паколькі ён знаходзіцца «па-за рамкамі» працоўнага калектыву, не распаўсюджваюцца ўсе

НА БУКСІРЫ... ЯКАР
Рэдка мінакі ў Баранавічах бачылі, як ночку аўтамабіль маркі «Фольксваген» цягнуў за сабой металічны якар, які ў Паўночным мікрарэіне адраваўся ад машыны. Якар стаў на памятным знаку, які знаходзіцца на вуліцы імя Героя Савецкага Саюза адмірала Георгія Халасцякава. Злодзея шукаюць.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ОАО «Минский приборостроительный завод» СООБЩАЕТ:
30 марта 2011 года в 14.00 в зале заседаний корпуса № 30 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 58, Состоится очередное собрание акционеров и их представителей.

Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году. Утверждение основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития Общества на 2011 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение отчетов финансового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2010 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли и расходов на потребление, выплате дивидендов за 2010 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли и расходов на потребление на 2011 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания — с 13 до 14 часов при предъявлении паспорта. Акционер ОАО «Минский приборостроительный завод» принимает участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.
Наблюдательный совет. УНП 100363840

Утеранный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВС № 1663202 считать недействительным. УНП 101883943

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПК ООО «БАРЭФ»
В.А Барановский
«25» февраля 2011 года

— Разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-206Ж-031/10 от 10.08.2010 года.
6. **Договор генерального подряда** с ОАО «МАПИД» № 244/ПО от 17 июня 2010 года.
7. **Жилой дом** запроектирован крупнопанельным, односекционным, с техническим подпольем и техническим чердаком на базе изделий серии М-464, 10-этажным (на 1-ом этаже расположены офисы и административные помещения) пристроенным к ныне существующему жилому дому № 3 по ул. 50 лет Победы. Площадь жилого здания — 2474 кв. метра, общая площадь квартир — 1953,63 кв. метра. Количество квартир — 36.
Для доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения в административные помещения и помещения товарищества собственников предусматривается устройство индивидуальных подъёмников.
8. **Объекты долевого строительства и их количество.**

Типы квартир	Жилая площадь м²	Общая площадь без лоджии, пом. м²	Общая площадь, летн./пом м²	2,4 и 10 этажи	Всего
1 к	14,03	38,14	41,15	2	2
2 к	30,96	56,19	59	1	1
3 к	45,35	73,24	76,06	1	1
Итого:					4

На данном этапе, по договору участия в долевом строительстве жилых помещений, предполагается реализация 4 квартир.
9. **Цена одного квадратного метра общей площади составляет 3 600 000 белорусских рублей.**
Сведения о благоустройстве.
Озеленение, организация дорожных покрытий, благоустройство прилегающей территории.
После заключения договора создания объекта долевого строительства Должчик получает право по согласованию с Застройщиком (ПК ООО «БАРЭФ») посещать место строительства многоквартирного жилого дома и иного объекта недвижимости в установленном Заказчиком порядке, соблюдая при этом требования техники безопасности, и в установленном порядке знакомиться с ходом строительства.
Ознакомление должников с объектами долевого строительства и дополнительной информацией для заключения договоров создания объектов долевого строительства осуществляется ПК ООО «БАРЭФ» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 6, здание Б1/К, кабинеты № 3 и № 7, контактные телефоны: 285 79 64, 331 59 17.
Режим работы: понедельник — четверг 8.30 — 17.30; пятница 8.30 — 16.15 (обед 13.00 — 13.45), выходной — суббота, воскресенье.
Директор ПК ООО «БАРЭФ»
В.А. Барановский

У жыхароў Беларусі з'явілася магчымасць бясплатна атрымаць штодня на свой мабільны тэлефон кароткія цытаты са Святога Пісання і праць святых айцаў.
Для аўтаматычнай падпіскі, паведамляе афіцыйны партал Беларускай праваслаўнай царквы, трэба даслаць sms-паведамленне на нумар +7-908 628 28 28. Кожную раніцу падпісчыкі атрымаваюць sms-паведамленне з вытрымкай з Кнігі кніг і праце баганосных айцоў. Дабраныны праект «Добрае слова», у межах якога ідзе падпіска, арганізаваны аб'яднаным праваслаўным моладзі «Увааскрэсненне» (г. Масква).
«Палюбіць чытанне і вывучэнне Бібліі — адна з задач «Добрага слова», — тлумачыць wokresnenie. ru. — Складзьяся, што «Добрае слова» выйдзіць у людзей, які жыўць на перыферыі і ў самых аддаленых кутках нашых краін, пакуль дачынення да Усяленскага Праваслаўнага дапамога пераадолець замкнёнасць і адраванасць ад астанятка свету. Запрашаем да падпіскі не толькі праваслаўных хрысціян, але і католікаў, і пратэстантаў».

У праекце выкарыстоўваецца Сінадальны пераклад Свяшчэннага Пісання. Падбор цытат праекце праваслаўных святар. Праект ахвочывае Расію, краіны СНД і Балтыі.
Сёння колькасць падпісчыкаў набліжаецца да 9 тысяч і працягвае расці.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Утэранный представительством Белгосстраха по Центральному району бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВС № 1675409 считать недействительным. УНП 101883943

Паритетбанк
ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а) **сообщает, что 30 марта 2011 года в 10.00 часов в соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» ПРОВОДИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а**

Повестка дня:
1. О proceduralных вопросах проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об отчете о работе Правления ОАО «Паритетбанк» в 2010 году и задачах на 2011 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Паритетбанк» о результатах проверки деятельности банка за 2010 год.
4. Об отчете Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» о работе в 2010 году.
5. Об утверждении годового отчета и порядка распределения прибыли за 2010 год.
6. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 марта 2011 года.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня начиная с 28 марта 2011 года по 29 марта 2011 года с 09.00 по 13.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а (юридическое управление), либо 30 марта 2011 года по месту проведения Общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться 30 марта 2011 года по месту проведения Общего собрания акционеров с 9.20 до 9.50 часов при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок: 288 64 74.
Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь от 27.10.2006 г. № 5. УНП 100233980.

ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 30 МАРТА 2011 ГОДА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О порядке ведения собрания.
2. Отчет дирекции о результатах деятельности в 2010 году и задачи на 2011 год.
3. Отчет наблюдательного совета о деятельности в 2010 году.
4. Отчет-заключение ревизионной комиссии по годовому отчету.
5. Утверждение годового баланса Общества за 2010 год.
6. Утверждение размера дивидендов за 2010 год и сроки их выплаты в 2011 году.
7. Утверждение сметы использования чистой прибыли в 2011 году.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
9. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Определение вознаграждения членам выборных органов.
Место проведения: г. Минск, ул. Сухая-3.
Начало собрания в 15 часов.
Начало регистрации в 10 часов.
Тел. для справок: (017) 226 77 39, 203 63 64, 226 66 47.
Для регистрации на собрании акционеров иметь при себе паспорт, представителям акционеров — паспорт и нотариально оформленную доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Белсельэлектросетьстрой». УНП 100120777

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 35»
31 марта 2011 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Стройтрест № 35», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38. Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38, четвертый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году и основных направлениях деятельности Общества на 2011 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2010 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2010 год с учетом заключения ревизионной комиссии, результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Об распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2010 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2011 году и первом квартале 2012 года.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О внесении изменений в Устав Общества и принятие его в новой редакции.
9. О внесении изменений в локальные нормативные правовые акты Общества (утверждение их в новой редакции).
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38, в кабинете председателя Наблюдательного совета с 23 по 30 марта 2011 г. (время работы с 9.00 до 17.00).
Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 31 марта 2011 г. в 15.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 15 марта 2011 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционер Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность! УНП 100289278

Ад ААН да яўгенікі — палітычна грамадна
У выдавецтве «Адукацыя і выхаванне» выйдзіць «Беларускі палітычны слоўнік», які цікавы не толькі тым, што выданы на роднай мове, але і тым, што падрыхтаваны ў асноўным на беларускім матэрыяле.
Зрэшты, тут ёсць звесткі як пра заснавальніка роду Ягелонаў влічана князя Ягайлу (Уладзіслава), так і пра нямецкага сацыялага і палітолага Дарэндорфа Ральфа.
Слоўнік змяшчае найбольш распаўсюджаныя тэрміны, паняцці, канцэпцыі грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага жыцця краіны, звесткі з гісторыі Беларусі, стану адносінаў дзяржаўнасці і прававых адносін, духоўнасці і культурных падзей Рэспублікі Беларусь. Аўтары — вядомы беларускі гісторык і палітолаг, прафесар Васіль Шынкароў і сацыялаг Святлана Раманова — выкарысталі апрабаваны на практыцы характарыстыкі, падалі азначэнні, якія неабходныя ў працэсе вывучэння сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, забеспячэння дзяржаўнага, грамадска-палітычнага дзейнасці, інфармацыйнай і выхаваўчай работы.

У кнізе змяшчаны геаграфічныя, гістарычныя, эканамічныя артыкулы аб Беларусі, яе найважнейшых адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках («Банкаўская сістэма Рэспублікі Беларусь», «Віцебская волясць»). Шырока прадставлены персаналі, звесткі аб вядомых гістарычных асобах, беларускіх і замежных даследчыках-грамадазнаўцаў.
Напрыклад, у артыкуле «Вялікая Айчынная вайна» дадзена не толькі сціслае азначэнне: «вызваленчая ўзброеная барацьба савецкага народа супраць фашыскай Германіі і яе саюзнікаў (Венгрыя, Італія, Румынія, Фінляндыя, а ў 1945 г. і Японія)», але і кароткі пералік асноўных этапаў вайны: пачатак, колькасць сіл Германіі і яе саюзнікаў на момант нападу, назвы галоўных бітваў і галоўныя вынікі.
Вельмі зручна, што пасля назваў асобных артыкулаў нярэдка прыводзіцца сінонімы першых назваў. Змешчаны рускі і англійскія казальні асноўных тэрмінаў і паняццяў, які дапамагае арыентавацца ў матэрыялах слоўніка.
Выданне разлічана на шырокае выкарыстанне ў працэсе вывучэння грамадскіх дысцыплін у вышэйшых і сярэдніх навучальных установах. Аўтары сцвярджаюць таксама, што яно будзе карыснае тым, хто займаецца навуковым даследаваннем праблем філасофіі, паліталогіі, сацыялогіі, асноў ідэалогіі, працы чалавека і іншых грамадазнаўчых навук.
Слоўнік задавоўліць шматлікія патрэбы і запыт чытач у працэсе спэцыялізацыі індывідуальных спецыяльнасцяў, стане для іх крыніцай давадак па надзённых пытаннях.
Так, дзякуючы слоўніку, кожны зможа адрозніць мінімальную заробную плату ад рэальнай, даведацца, што такое гендарны падзел прафесій, чым небяспечная глабалізацыя...

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Уважаемые акционеры ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
29 марта 2011 г. СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2010 г.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 г.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2010 г. и направлениях ее использования в 2011 году. О выплате дивидендов за 2010 г.
6. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Промэлектромонтаж» в новой редакции.
8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: г. Минск, ул. Аранская, 13.
Место проведения собрания: г. Минск, пр. Машерова, 25.
Начало собрания: 10 часов.
Время регистрации участников — в день проведения собрания с 9 часов 15 минут до 9 часов 50 минут по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, к. 523.
Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров — по паспорту и доверенности.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 15 марта 2011 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 22.03.2011 г. по 28.03.2011 г. (с 14.00 до 17.00) по месту нахождения Общества, а в день проведения собрания — по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет ОАО «Промэлектромонтаж». УНП 100088916

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЗАВОД «БЕЛПЛАСТ»
31 МАРТА 2011 Г. В 14.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО АДРЕСУ: г. Минск, ул. Гусовского, 2, ОАО «Завод «Белпласт»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Основные направления развития Общества в 2011 году.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2010 год. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2010 год.
5. О безвозмездной передаче в собственность государства защитного сооружения гражданской обороны.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Регистрация участников собрания проводится в день собрания в приемной предприятия с 13.00 до 13.45.
Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителю акционера — доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Наблюдательный совет ОАО «Завод «Белпласт». УНП 100008342


ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 30 марта 2011 года ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основных направлениях развития ОАО «Белгалантерея» на 2011 год.
2. О заключении ревизионной комиссии и аудиторской проверки по результатам деятельности Общества за 2010 год.
3. Утверждение годового баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Белгалантерея» за 2010 год по состоянию на 01.01.2011 г.
4. Об утверждении распределения чистой прибыли и выплате дивидендов за 2010 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли на 2011 год и периодичности выплаты дивидендов за 2011 год.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение Устава ОАО «Белгалантерея» в новой редакции.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Ботаническая, 5А, актовый

Другое жьшццё



Свяціцель Кірыла Тураўскі праславіўся як прапаведнік, калі стаў епіскапам Турава ў XII стагоддзі. У 1993 годзе яму ў Тураве быў усталяваны сяміметровы помнік (скульптар Міхаіл Інькоў), які стаў сімвалам горада.



Штогод у дзень памяці свяціцеля Кірыла Тураўскага (11 мая) над фундаментамі храма XII стагоддзя адбываецца ўрачыстая Божая літургія, у якой бяруць удзел іерархі Беларускай праваслаўнай царквы. У такіх моманты можна адчуць рэальную сувязь часоў і бясконцасць вечнасці.

пана на такое малака на 20-22 працэнты вышэй, а значыць, і грошы, укладзеныя ў сучаснае абсталяванне, вярнуцца больш хуткімі тэмпамі.

Дарэчы, абсталяванне сістэмай добраахвотнага даення выключае будаўніцтва дарагога даільнага цэха. Пры правільнай арганізацыі работы на ферме сістэма акупляецца за некалькі гадоў. Безумоўна, адных толькі робатаў для поспеху справы недастаткова. Важна, каб і статак быў высокапрадуктыўным, для гэтага «Тураўшчына» закупляе кароў галштынскай пароды. Трэба і ка-

на, без прывязі, на глыбокай падсілцы. Пасля рэканструкцыі тут светла і чыста: металічныя шторы рэгулююць доступ

вынік у бліжэйшы час.

За мінулы год вытворчасць малака ў «Тураўшчыне» павялічылася на 22 працэнты, а прыбытак вырас у паўтара раза і склаў 1,2 млрд рублёў.

Згодна з інавацыйнай праграмай развіцця ААТ «Тураўшчына», валавая вытворчасць малака ў параўнанні з 2009 годам павінна вырасці ў 2,5 раза да 2015-га — з 11 тысяч тон да 29 тысяч, сярэднясутачны ўдой — больш чым у два разы. За кошт якасці павысіцца закупачная цана малака. У выніку прыбытак павялічыцца амаль у 8 разоў!

(Заканчэнне.)
Пачатак на 1-й стар.

Для хуткага і эфектыўнага атрымання ўласнага вялікага статак мясных кароў, ААТ «Тураўшчына» прымяняе так званыя паглынальныя скрываўненне: ад забракаваных чорна-пярэстых кароў тут атрымліваюць мясных лімузінаў, якія ў 4-5 пакаленні павінны ўжо адпавядаць усім якасцям чыстарадных. Дарэчы, у селекцыі такі метад нярэдка прыводзіць да з'яўлення новай пароды, якая мае падобныя рысы.

Пакуль статак лімузінаў месціцца ў двух гуртах поймы Прыпяці, праз чатыры гады гуртоў

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»:
«Мармуровае» мяса атрымала сваю назву з-за раўнамернага размякчвання тлушчавых праслоек у мышачных тканках маладых бычкоў, якія на зрэзе нагадваюць прыродныя малюнак высакароднага каменю. У працэсе прыгатавання яны растуць, напаяючы мясца сокам, за кошт чаго яно набывае непаўторную далікатнасць і мяккасць.

Сучасныя медыцынскія даследаванні паказваюць:

- «мармуровае мяса» значна апярэджае звычайнае па колькасці азоцістых экстрактыўных рэчываў, пататонавай кіслаты, біятыну, якія ўмацоўваюць сакраторную функцыю стрававальнага апарату і садзейнічаюць лепшаму засваенню прадуктаў;
- «мармуровае» мяса змяшчае лёгказасваляльнае жалеза;
- «мармуровае мяса» змяшчае рэчывы, якія перашкаджаюць утварэнню халестэрыну;
- «мармуровае» мяса валодае антыканцэрагеннымі ўласцівасцямі, г. зн. актыўна садзейнічае вывадзенню з арганізма рэчываў, якія правяраюць ракавыя захворванні.

Недарма, напрыклад, адміністрацыя ўсіх дзіцячых устаноў Японіі абавязаны карміць дзіцяці мяснымі прадуктамі толькі павышанай «мармуровасці».



будзе шэсць. Племянную працу спецыялістаў «Тураўшчыны» куріруе Віцебская акадэмія ветэрынарнай медыцыны: навукоўцы бяруць на аналіз кармы, кроў жывёл і даюць свае рэкамендацыі.

Жывёлы, людзі і работы

Вытворчасць малака — гэта сістэма, у якую ўзаемазвязаныя жывёлы, людзі і тэхніка, гавораць спецыялісты. Прычым роля чалавека ў сучасных фермах карэнным чынам памяншалася: чым менш чалавек кантактуе з малаком, тым лепшай якасці яно атрымліваецца. Восем чаму на новых малочнаварных фермах Тураўшчыны ўсталёўваюць работы беларускай кампаніі «Біякам тэхналогія».

Фермы, на якіх выкарыстоўваецца сістэма добраахвотнага даення (робат-даяр) ужо добра зарэкамендавалі сябе ў Беларусі. На такой вытворчасці дастаткова прысутнасці трох-чатырох спецыялістаў, якія не ўдзельнічаюць у працэсе даення, а толькі кантралююць яго з дапамогай сенсорнага экрана.

Робат не толькі доіць карову тады, калі яна сама гэтага жадае, але і «счытвае» інфармацыю пра стан рагулі, якасць атрыманага малака, якое адразу і сартуе. Тым самым забяспечваюцца камфорт для жывёл, іх своечасовая дыягностыка і якасць прадукту.

Усё гэта дазваляе атрымаць малака экстра-класа, якое мае лепшыя паказчыкі ў параўнанні з іншымі гатункамі. Напрыклад, колькасць мікраарганізмаў у ім складае 100 тысяч на 1 куб. см, а ў малаці вышэйшага гатунку — да 300 тысяч. Закупачная

роў прывучыць у пэўны час есці, адпачываць і сіці на даенне. А гэта ўжо залежыць ад чалавека.

На Тураўшчыне вучаць правільна абыходзіцца з машынамі і цяляткам. Мы пабывалі на двух рэканструяваных цялятніках (былых птушніках), дзе чорнапярэсты маладняк выпойваецца з дапамогай «электронных маці».



— Камп'ютар па аброўку счытвае інфармацыю пра кожную цыла: трыба яму зараз яшчэ даць малака, ці толькі праз дзве гадзіны, — расказвае загалдык фермы ва ўрочышчы Птушнік Аляксандр БЛОЦКІ. — Гэта абсталяванне нямецкай кампаніі «Урбан»: на трыста гадоў адзін камп'ютар, шэсць «электраматак» і 12 сосак. Наша задача — прывучыць цялятак падыходзіць да палкі, сачыць за камп'ютарам, які адразу паказвае, якое малае недапіла малака, а значыць, паграбуе спецыяльнай увагі. У выніку мы маем да 1000 грам прывагі ў суткі — гэта вельмі добры паказчык для чорна-пярэстай пароды.

У будынку былога птушніка цяляты ўтрымліваюцца свабод-

паветра, а дах мае святлоаэрацыйны ліхтар.

— На сённяшні дзень у нас па гаспадарцы 17 фермаў, з іх 10 маюць малочнаварны кірунак: па 200, 400, 500 гадоў, — каментуе вядучы заатэхнік Уладзімір СОБАЛЬ. — Дойны статак складае 3039 кароў. Калі пабудуем тры вялікія рабатызаваныя фермы, размесцім на іх увесь малочны статак. А тры фермы, што сёння працуюць, будуць пераабсталяваныя для дарожвання маладняку.

У гаспадарцы ўжо атрыманы прыплод маладняку канадскай селекцыі і ідзе праца па ўкараненні тэхналогіі кіравання полама жывёл для атрымання ад асем'яненых кароў толькі цялушак. Першыя вынікі будуць атрыманы ў маі месяцы. Гэта даць магчымасць забяспечыць уласную вытворчасць высо-



Лімузіняты да 6 месяцаў растуць на матчыным малаце сярод пойменных лугоў.

кай якасці павысіцца закупачная цана малака. У выніку прыбытак павялічыцца амаль у 8 разоў!

Жыту — радзіце, саду — цвісці!

...Калі такіх людзей на Тураўшчыне ёсць, смелыя і працавітныя. Не дарма чатыры Герой сацыялістычнай працы ў Жыткавіцкім раёне — Мікалай Васільевіч РУДЭНКА, Марыя Сцяпанавіч ІСАЕВА, Сцяпаніда Іванавіч МАРУСІЧ і Аляксей Міронавіч ТАЧЫЛА — з гэтых мясцін. Ды і сучасная моладзь не ганьбіць сівіны сваіх славетных продкаў. У 2010 годзе моладзевыя экіпажы ў складзе Мікалая ЛЕБЯДЗІНСКАГА і Віктара ВЕНГУРЫ на камбайне «ПА-ЛЕССЕ GS12» намалалі ў 1260 тон збожжа. Гэтыя маладыя людзі не толькі сталі першымі ў раёне сярод свайго пакалення, яны яшчэ і ўсіх «старых» абганалі.

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА «Тураўшчына»



«Электраматка» змешвае і падаграе малочную сумесь і дае яе па рэжыме роўна столькі, колькі трэба.

Такіх вынікаў жыхары Тураўшчыны чакалі апошнія 20 гадоў. Яны ведаюць, што гэта — толькі пачатак, што землі тут удзячныя, і цяпер, калі ёсць магчымасць укладзі ў гэтыя землі срэды, сілы і веды, яны вярнуць людзям усе выдаткі шматкроць.

Сакрэт урадлівасці тураўскіх земляў заключаецца ў тым, што на глыбіні прыкладна 70 сантыметраў тут праходзіць пласт гліны, які затрымлівае ўнесеныя ўгнаенні ў дасягалных для каранёў глыбінях. Да таго ж калісьці гэтыя мясціны былі пакрытыя дубравамі, а дуб, акрамя таго, што сам расце на ўрадлівых землях, яшчэ і фарміруе. І сёння ў пойме Прыпяці растуць адзінокія дубы-веліканы, якім больш за паўтысячы гадоў.

Нават у леташні неспрыяльны год ураджайнасць збожжавых і гаспадарцы дасягнула 50 цэнтнераў з гектара, кукурузы на зерне — 70 цэнтнераў, азімага рапсу — 40, агародніны адкрытага гарту — 97 цэнтнераў з гектара.

Налета пастаўлена задача выйсці на ўраджайнасць збожжа 70 цэнтнераў з гектара, азімага рапсу — 40 цэнтнераў, кукурузы на зерне — 90, а ў 2015-м ураджайнасць кукурузы павінна дасягнуць 120 ц/га.

Па ўсіх відах раслінаводства



«Ланцуг жыцця тут ніколі не перарываўся», — кажа пра Тураўшчыну дырэктар Тураўскага краязнаўчага музея Алена БАЙКОУСКАЯ. У яе руках жэст з могілкінага сярэдняга веку каля вёскі Пагост Жыткавіцкага раёна і фібула тых жа часоў.

Пра смеласць тураўчан сведчыць размах, з якім яны ўзяліся за справу, як толькі аб'ядналіся і адчулі падтрымку банка. Чаго варты адзін толькі машынатрактарны парк гаспадаркі! У яго складзе больш за сотню трактароў, з іх 9 ээнерганасчаныя «Беларусы-3022» і адзін з самых магутных у свеце — амерыканскі «Чэлэнджар» (510 к.с.), які мае вельмі актуальныя для беларускай мясцовасці гумавыя сенсіцы, высокую праходнасць і разам з тым ашчадна цісне на



каб набыць паліва, з тым, каб атрымаць грошы за здадзенае малака, мяса... Цяпер, калі мы самі будзем усю прадукцыю перапрацоўваць і самі, праз уласную сетку, рэалізоўваць яе, нам лягчэй будзе зарабляць грошы, вяртаць крэдыты, выплачываць годныя заробкі.

Асобны напрамак у раслінаводстве — яблыневы сад. Ён зойме 120 гектараў, ужо на трэці год пачне даваць ураджай — прыкладна 2 тысячы тон яблыкаў і 180 тон груш, а праз 5 гадоў выдаткі на пасадку сада павінны вярнуцца. Спецыялісты рэалізоўваюць, што сад будзе прадукваць «Тураўшчыне» 3,5 млрд рублёў у год.



Вядучы заатэхнік Уладзімір СОБАЛЬ і інжынер па ахове навакольнага асяроддзя Надзея ЧЫКІДА.

1,5 млрд рублёў, «Боксер» — 700 млн, — кажа вядучы інжынер Аляксандр КАЗЛОЎСКІ. — Але такая тэхніка дазваляе хутка, без страт працаваць і эканоміць. «Чэлэнджар» за адзін заход робіць некалькі аперацый і вызывае трох «Беларусаў» для работы на іншых палях, тым самым у дзень ён эканоміць прыкладна 500 літраў паліва.

ААТ «Тураўшчына» за кошт крэдытаў (у тым ліку замежных крэдытных ліній) і ўласных сродкаў плануе да 2015 года набыць тэхніку яшчэ на 18 млрд рублёў. Гэта будзе сучасныя камбайны для ўборкі зялёнага гаршку і салодкай кукурузы, бульбасажалка і бальбаўборачны камбайн, сямлікі для агародніны, апырквальнікі, касілікі, пагрусчыкі і інш.

— З дапамогай ільготных крэдытаў банка ў нас цяпер ёсць магчымасць набыць усю

неабходную тэхніку, каб своечасова ўбраць, пасеяць і апрацаваць палі, унесці ў іх ўгнаенні, падкарміць, — дадае намеснік дырэктара па ітэалогіі Уладзімір ЧАРНУШЭВІЧ. — А гэта вельмі важна: кожны дзень спазнення падчас сябы або ўборкі цягне за сабой каласальныя страты. Калі раней гаспадаркі на правым беразе Прыпяці працавалі па асобку, такой магчымасці закупіць тэхніку ў нас не было. Праблемы былі з тым,



На Тураўшчыне захавалася архаічная форма пчалярства — бортніцтва, сакреты якога на працягу стагоддзяў перадаваліся ад бацькі — да сына.

ажыццёлення, — гаворыць дырэктар ААТ «Тураўшчына» Уладзімір Радавец. — Гэты кірунак названы найважнейшым і ў Дзяржаўнай праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплекснага выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся на 2010—2015 гады.

Праграма, у прыватнасці, прадугледжвае, што долевы ўклад ад рэалізацыі турыстычных паслуг у мясцовы бюджэт



Начальнік аддзела турызму Уладзімір ФІЦНЕР сёння ўнікае ў тонкае архітэктурнае дамоў для адпачынку.

і даходы мясцовага насельніцтва будуць супастаўныя з вядучымі галінамі рэальнага сектара эканомікі гэтага рэгіёна, а стварэнне інфраструктуры забяспечыць становішча саўдаражства турыстычных паслуг са штогадовым прыростам.

У ААТ «Тураўшчына» пралічылі свае магчымасці больш канкрэтна: пры мінімальнай 45-працэнтнай загрузцы ўсіх турыстычных аб'ектаў, якія тут да 2012 года будуць уведзены ў эксплуатацыю, турыстычныя паслугі забяспечыць гадавую выручку каля 1 мільяна долараў ЗША. Пры гэтых умовах акупнасць праекта не перавысіць 5 гадоў. Спецыялісты лічаць, што, пачынаючы з 2015-га Тураўшчына штогод павінна прымаць не менш за 15 тысяч аічныхных і замежных турыстаў.

Перадумовы для гэтага ёсць. Па-першае, у басейне ракі Прыпяці знаходзяцца ўнікальныя балотныя ландшафты. Гэта тут тысячагоддзі таму знаходзілася знакамітае мора Герадота — краіна водаў і туманаў, як называў яе персідскі цар Дарый I у сваім паходзе на скіфаў.

Не ўбачыўшы разліў Прыпяці нельга паміраць, скажа вам любі, каму пашчасціла пабываць тут падчас разводдзя. Апісаць словамі гэта немагчыма. Сюды проста вярта прыехаць адночы, каб марыць вярнуцца ўсё астатняе жыццё.

«...вядліка колькасць рэк і рэчак, якія перасякаюць гэты край, і вясновыя іх разлівы, што затапляюць вялізныя прасторы, былі, відаць, прычынай падання новай. Праўда, не для ўсіх. З боку Беларапрамбанка гэты накірунак будзе курыраваць выхадзец з гэтых мясцін — намеснік начальніка Упраўлення інавацыйнага развіцця Мікалай БАМБІЗА, былы генеральны дырэктар Нацыянальнага парка «Белавежская пушча», а да гэтага — кіраўнік Прыпяцкага ландшафтна-гідралагічнага запаведніка (цяпер Нацыянальны парк «Прыпяцкі»).

— Мы не сумняваемся, што пад наглядом такога вопытнага спецыяліста ўсе задумы па развіцці турызму будуць

Тураўшчыны



Завяршаецца рэканструкцыя гасцініцы «Тураў» на 40 месцаў.

гадоў» пад 980 годам — самы старажытны горад дрыгавічоў. У гэты час Тураў становіцца цэнтрам удзельнага Тураўскага княства.

Згодна з мясцовым паданнем менавіта ля Турава, на беразе ракі Язды, на невялікім узвышшы, акружаным балотамі, пахаваны забітыя ў 1015 годзе сыны кіеўскага князя Уладзіміра Хрысціцеля — Барыс і Глеб, пазней кананізаваныя Рускай Праваслаўнай царквой, вядомыя і любімыя вернікамі як чудатворцы.

Дарэчы, сёння гэтае месца — Барысаглебскія могілкі — сталі мэтай паломніцтва і вернікаў, і проста цікавых турыстаў. Каля 10 гадоў таму тут зямлі пачаў расці каменны крыж, прычым штогод, кажучы сведкі, роўна на 1 сантыметр 9 міліметраў. Тураўцы сцвярджаюць, што ўзімку на крыжы расце снег і што расце крыж не толькі ў вышыню, але і ўшыркі. Сёння ўжо добра відаць перакладзіну крыжа.

Некаторы мяркуюць, што гэта — легендарная магіла свяціцеля Кірылы Тураўскага, які прадказваў, што пасля таго, як яго магіла будзе знойдзена, горад і землі Тураўскага княства зазнаюць другі свой росквіт, — расказвае дырэктар Тураўскага краязнаўчага музея Алена БАЙКОўСКАЯ.

Тураўская зямля ўвогуле поўная загадак і цудаў. У цэнтры горада ў храме Усіх Святых знаходзіцца вялікая каменныя крыжы, адны з тых дзесяці, што, паводле падання прыпылілі супраць пільны на Прыпяці ў 1070 годзе з Кіева. У 1930-м іх патапілі, а ў 1937-м пяць цяжкіх крыжоў усплылі...

Мясцовыя жыхары не здзіўляюцца такой канцэнтрацыі невяглымачальных з'яў у адным месцы. Лічыцца, што хрысціянства прыйшло на Тураўшчыну за 30 гадоў да Хрышчэння Русі. У XII стагоддзі, перыядзе росквіту Тураўскага княства, на 32 квадратных кіламетрах яго тэрыторыі месціліся 76 храмаў і 5 манастыроў. Да гэтага часу адносіцца і пабудаваны на Замкавай гары храм-абярэг (фундамент яго можна ўбачыць), які з'яўляецца адзіным помнікам манументальнай архітэктуры паўднёвай Беларусі.



Вядучы інжынер Аляксандр КАЗЛОЎСКІ і трактарыст-машыніст Генадзь КОТ.

Тураўшчына нарадзіла ў свой час шмат святых, напрыклад, Кірылу, Лаўрэнція, Марціна Тураўскіх. Напэўна, сузіранне гэтых незвычайных мясцін дапамагае ўвесь час памятаць пра Вечную Прыгажосць і набліжэнца да дасканаласці.

Самае галоўнае, у Тураўшчыне можна дакрануцца да «жывой» гісторыі. Тут захаваўся самы архаічны фальклор, унікальны дыялект, ды і сучасны фальклор, заўважаюць спецыялісты, варты старажытнага. Жыхары наваколь-



Праект уладкавання берага на возеры Белая.

ных вёсак дагэтуль займаюцца бортніцтвам...

Сёння ідзе размова пра тое, каб уключыць наведванне Турава і суседніх гарадоў у нацыянальны турыстычны маршрут «Залатое кола Беларусі». Гэта забяспечыць пастаянны прыток турыстаў у горад, вядома, якую ён заслужыў, не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. «З дапамогай гэтай ідэі беларускія Падзвінне і Панямонне, Палессе ў вачах еўрапейцаў могуць набываць тую ж значнасць, што і Багемія і Саксонія, Баварыя і Прананс, Нармандыя і Уэльс,» — напісаў пра «Залатое кола Беларусі» доктар гістарычных навук і доктар архітэктуры Аляксандр ЛАКОТКА.

ААТ «Тураўшчына» ў сваю чаргу плануе стварыць магутны турыстычны цэнтр, які зможа адначасова прыняць каля 200 чалавек і будзе складацца з трох частак: турыстычнай базы на возеры «Белая», плявучай гасцініцы на рацэ Прыпяці і пляжы ўздоўж узбяр'я. У самым горадзе будзе пабудавана лодкавая станцыя, прыстань і кавярня з тэрасай, рэканструявана гасцініца на 40 месцаў і пабудаваны новы гасцінічны комплекс на 60 месцаў.

На вялікім возеры Белым, адным з самых прыгожых і чыстых у Беларусі, будуць пабудаваны камфартабельныя домікі, кафэ, альтанкі, аўтаста-



Спецыяліст па турызме і гід-перакладчык Яна КЛІМОВА.

янка, лазні, спартыўныя і дзіцячыя пляцоўкі, тэнісныя корты, прычал. Тут змогуць адначасова адпачываць да 50 чалавек. На супрацьлеглым беразе будзе ўладкаваны палатачны гарадок на 30 месцаў. Такім чынам будзе створана магчымасць адпачыць і за параўнальна невялікія грошы.

База «Белая» і цяпер прымае турыстаў, прычым круглы год, бо некалькі домікаў тут ужо ёсць, а мясціны гэтыя, абкружаныя велькавымі соснамі, зачароўваюць у любое надвор'е. Да таго ж яны вельмі ценяцца сярод рыбакоў і палюўнічых. Дарэчы, побач з базай адпачынку знаходзіцца рыбная гаспадарка з такой жа назвай, дзе можна надарага купіць вельмі смачную вэнджаную рыбу. Мы завіталі ў рыбгас «Белая» мімаходзь, аднак калі ўжо ў Мінску паспыталі белага амура, то зразумелі, што купілі рыбу недаравальна мала: трэба, трэба ехаць туды хутчэй зноў!..

Ужо ў маі першых гасцей возьме на борт плавучая гасцініца, якая адправіцца ў трохдзённую вандроўку па маршруце «Тураў — Пётрыкаў — Мазыр». Спецыяльна для турыстаў на Тураўшчыне з'явіцца коні, байдаркі, прагулачныя катары, квадрацыклы... А на арандаваных палюўнічых угоддзях Жыткавіцкага, Лельчыцкага і Столінскага раёнаў плошчай 130 тысяч гектараў будучы пабудаваны дамы па-

ліўнічых, ужо абсталяваюцца стралковыя і падкормачныя пляцоўкі.

— У канцы сакавіка, калі адкрыецца сезон на гусей і качак, на Тураўшчыну прыедуць замежныя палюўнічыя, — кажа Мікалай Бамбіза. — Мы павінны іх прыняць так, каб яны з'ехалі задаволеныя ўсім: і сэрвісам, і гасцінцамі, і мясцовай кухняй, і людзьмі, і вядома, умовамі для палявання. Ужо сёлета мы ставім задачу зарабіць 100 тысяч еўра.

За тое, каб турызм, паляванне і платная аматарская лоўля рыбы не толькі прыносілі прыбытак, але і забяспечвалі аднаўленне прыродных рэсурсаў гэтай зоны, адказвае начальнік аддзела па турызме ААТ «Тураўшчына» Уладзімір ФІЦНЕР. А гэтаму чалавеку можна давяраць. Бо ён біёлаг па адукацыі, да таго ж 25 гадоў адрацаваў у педагогіцы. Сам, дарэчы, палюўнічы зброю ў рукі не бярэ. Затое ведае ўсё пра расліны і жывёл гэтых мясцін. Варта сюды прыехаць, і будзе проста пахадзіць з гэтым чалавечкам па лесе, паслушаць яго, убачыць тое, на што ён зверне ўвагу. Каб не проста заўважыць і нешта гэтае Беларусі, але і пачаць чаго пра яе дзедацца. Ды і не толькі пра Беларусь...

Публікацыя падрыхтавала Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, Алена ДАЎЖАНОК, Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).

УНП 490526759



Трактар Challenger 865 С з'яўляецца адным з наймаццейшых сельскагаспадарчых цягачоў у свеце. Для палюў Прыпяцкага Палесса важныя яшчэ і такія яго характарыстыкі, як высокая праходнасць, нізкі ціск на глебу і эканамічнасць. Ну а камфорт у кабіне і прастата ў кіраванні, кажучы знаўцы, ператвараюць працу ў задавальненне. Без перабольшвання!



Вёска Азераны. Ладжыцца мясцовых жыхароў дыктур Прыпяць.

Начальнік Упраўлення інавацыйнага развіцця Белаграпрамбанка Міхаіл САВЕЛЬЕЎ:

«Наша мэта — развіццё Тураўшчыны ў комплексе»

— Міхаіл Генадзевіч, якая роля банка ў распрацоўцы праграмы развіцця ААТ «Тураўшчына»?

— Самая непасрэдная. Банк склаў план развіцця ААТ «Тураўшчына» згодна з дзяржаўнай праграмай развіцця Прыпяцкага Палесса. Больш за тое, Белаграпрамбанк ініцыюе і абгрунтоўвае ўключэнне ў дзяржаўную праграму будаўніцтва новых аб'ектаў. Наша мэта — развіццё Тураўшчыны ў комплексе, па некалькіх напрамках. Маецца на ўвазе арганізацыя малочнай, расліннай і мяснотай вытворчасці, а таксама перапрацоўка ўласнай прадукцыі. Для гэтага прадугледжаны будаўніцтва малочнага заводу, зернесушыльнага комплексу, сховішча для гародніны і садавіны, рэканструкцыя кансервавага заводу, будаўніцтва заводу па глыбокай замарозцы ягад, садавіны і гародніны. Закладаецца вялікі сад. У сацыяльнай сферы гэта — будаўніцтва жылля і аздараўленчага комплексу. У асобную праграму вылучаны аб'екты турызму.

Упраўленне інавацыйнага развіцця куріруе рэалізацыю гэтай праграмы, яе перадапрактуную падрыхтоўку і завяршэнне будаўніцтва. Аб'яднаны свае сілы, мы летась на Тураўшчыне асвоілі 85 млрд грашовых рэсурсаў. — Аднак гэта, падобна, толькі пачатак? — Пакуль ляжыць снег, набраць тэмпы будаўніцтва складана. Мы ўсе — у чаканні. А планы такія, што некаторым робіцца страшнавата. Тым не менш, вялікая, а я лічу, і самая цяжкая праца — папярова — зроблена, і гэта вельмі важна.

У жніўні будзе здадзены 40-кватэрны дом, пасля гэтага пачнецца будаўніцтва другога дома. Сёлета стартуе будаўніцтва аздараўленчага комплексу. Ужо ў ліпені размесціцца статак у тысяч галоў у першай рабятыванай малочна таварнай ферме. Сёлета распачнецца будаўніцтва другой такой фермы, у наступным годзе — трэцяя.

Цалкам падрыхтаваны праект па зернесушыльным комплексе, там ужо распачаты земляныя работы, апланана за пастаўку 50 працэнтаў лідскага абсталявання. Тэрмін здачы — верасень. Разлічваем пасушыць там новы ўраджай кукурузы. Днямі мы атрымаем праект па рэканструкцыі каналізацыі і вентыляцыі кансервавага заводу з улікам павялічэння аб'ёмаў вытворчасці на 55 працэнтаў. Распрацавана праектна-тэхнічная дакументацыя і аб'юльены тэндэр на пастаўку абсталявання па ўдасканалены лініі па вытворчасці кансервавага зялёнага гарошку і салодкай кукурузы. Гэта дазваляе выпускаць кансервы самых высокіх еўрапейскіх стандартаў.

— Наколькі маштабна для гэтага патрабуецца мадэрнізацыя? — Лініі, якія ёсць на заводзе, неабліга. Мы закупім дадаткова абсталяванне, якое павысіць якасць кансерваў. Напрыклад, мы паставім лазерныя вызначальнікі неўласцівых уключэнняў у зерне, якія будуць адраджаваць недаканальныя гарошыні. Лазерныя вызначальнікі будуць таксама адраджаць гарошыні па колеры. Робаты правераць якасць закаркоўвання бляшанак.

Да 1 чэрвеня мы паставім новую машыну па закаркоўванні бляшанак, якая дазволіць у два разы павысіць вытворчасць ужо існуючай лініі. Такім чынам рэканструкцыю вытворчасці мы ў поўным аб'ёме закончым да канца гэтага года. У наступным прывядзем у парадак сцены і столь, і ў нас будзе выдатны завод.

— На «Тураўшчыне», апроч усяго, будзе пабудавана адно з самых буйных у краіне сховішчаў для захоўвання гародніны і садавіны? — Сёння самае вялікае з тых, што працуюць, разлічана на 6 тысяч тон, наша будзе на 10 тысяч.

Мы паглядзелі сховішчы за мяжой і ў нашай краіне і выбралі аптымальны варыянт, дзе ў камерках можна захоўваць любую прадукцыю — дастаткова задаць патрэбны рэжым. Акрамя таго, яблыкі з уласнага саду мы змесцім у рэгуляванае газавое асяроддзе. Мы ўжо пасадзілі 30 гектараў саду, да 2015 года будзе пасаджана яшчэ 90 гектараў, усяго будзе — 120 гектараў. А гэта — 2,5 тысячы тон яблыкаў.

— Кажучы беларускія сарты дрэнна захоўваюцца... — Я не згодны з гэтым. У Ваўкавыску ў свой час было закладзена 120 га беларускіх сартоў яблыкаў, і яны цудоўна растуць. У СВК «Кастрычнік — Гродна», «Прагрэс — Верцялішкі» значная доля беларускіх сартоў. На «Тураўшчыне» ўсе сарты будуць беларускай селекцыі. Інстытут плодарадніцтва распрацаваў нам праект. Нашы яблыкі не горшыя, а каб яны даўжэй захоўваліся, трэба вытрымаць усю тэхналогію, пачынаючы ад падрыхтоўкі глебы, пасадкі саджанцаў, унясення падкормкі. Плюс трэба вытрымаць тэхналогію захоўвання.

У нас будзе дзве газавыя камеры, у якіх плады захоўваюцца практычна да наступнага ўраджаю. Прычым для гэтага не трэба выкарыстоўваць ні яды, ні восткі: камера ствараецца такая атмосфера, у якой ні мошка, ні грыбок не завядуцца, а яблык, дзякуючы адпаведнаму суднаснаму кіслароду і вуглякіслата газу, захавае колер, форму і смак.



— Такім чынам, у кожным кірунку — свая іскрынка...

— Наша мэта — стварыць узорную гаспадарку, якая зможа перапрацоўваць усю прадукцыю, якую вырабляе. Малако мы перапрацуем на малочным заводзе, гародніну — на кансервавым. А сховішча і завод па глыбокай замарозцы дадуць магчымасць для маневру. Скажам, вясенню гандлявец бульбай было няважна, а сёння яна каштуе 2400 рублёў, вось той, хто захаваў яе, і атрымае прыбытак.

Апроч усяго, на ўсіх прадпрыемствах мы ўвядзем новыя тэхналогіі, каб знізіць выдаткі і павысіць якасць прадукцыі. Летась увялі два цялятнікі па 300 галоў. Паставілі там аўтаматычную сістэму паення, і цяпер не трэба паіць цялят з вёдраў. Самае галоўнае, што мы пры гэтым не зніжым заробку. Іншая справа — паправацца не да якасці персаналу ўзрастаюць.

Цяпер робім рэканструкцыю малочна таварнай фермы ў вёсцы Азераны. Ставім там сучаснае абсталяванне, якое дазволіць адной даяркай аслугоўваць не 40 галоў, а 100. Гэта значыць, амаль удвая можна будзе павялічыць і заробак, пакінуўшы на ферме лепшых работнікаў.

Сёння для таго, каб даярцы зарабіць мільён, ад 40 кароў трэба надаць столькі малака, колькі каровы даць не могуць. А трэба ж яшчэ і на заробак сантэхнічны надаць, і вартуныкі, і ветэрынару... Зараз 1000 галоў аслугоўвае 57 чалавек. На нашых фермах 1000 галоў будзе аслугоўваць 13 чалавек. Такія рэканструкцыя не патрабуе высокіх выдаткаў: стацыянальная падвясная дарога, па ёй рухаюцца апараты, якія працуюць у аўтаматычным рэжыме. Гэта не значыць, што людзі нам стануць не патрэбны, проста мы будзем адраджаць: адны будуць кіраваць роботамі, другія спатрабляць у садзе, гадавальніку, на полі.

Усё гэта павялічыць колькасць вытворчасці і рэалізацыю прадукцыі. Год таму на аднаго работніка ААТ «Тураўшчына» выраблялася 14 мільёнаў рублёў, сёння — 44, а ў оптымуме будзе 120 мільёнаў рублёў.

— Гэта праліваецца разам з тураўскімі спецыялістамі? — Безумоўна. Мы разам вызначаем, што можна зрабіць і за які час. Напрыклад, у 2009 годзе ўраджайнасць збожжавых на палях «Тураўшчыны» складала 34 ц/га. У пачатку 2010 года мы на пашырэнні пасаджэнняў праўлення Белаграпрамбанка абмяркоўвалі гэтае пытанне і ўжо летась тая самая палі далі ўраджайнасць 50 ц/га, які было запланавана. А сёлета мы плануем атрымаць ураджайнасць 70 ц/га. І гэта — не мяжа. Спецыялісты ведаюць, што землі Тураўшчыны могуць даваць 90 цэнтнераў. Але трэба зямлю аднавіць, напоўніць яе спажыванымі рэчывамі. Мы кожны год уносім поўны камплект угнаенняў, які неабходны для запланаванай ураджайнасці.

У жывёлагадоўлі вынік чакае прыйдзецца даўжэй. Раней на фермах «Тураўшчыны» на дойвалі 3600 тон малака. На 6,5 тысячы тон мы выйдзем толькі ў 2015 годзе. Мы палепшылі кармавую базу, рэканструюем фермы, але каровам трэба падраці.

Тое ж тычыцца і мяснотай жывёлагадоўлі. Мы закупілі пагапоўе пароды «лімузін», які дае больш высокі выхад мяса. Але перш чым пачаць вырабляць ялавічыну, трэба правесці племянную работу: давесці статак да 2 тысяч галоў. Гэта адбудзецца толькі ў 2015 годзе.

— Банк усяго толькі год укладае грошы ў «Тураўшчыну», а вынікі ўжо адчуваць? — Так, атрымліваецца, што ўсё залежыць ад сродкаў? — Грошы — важная ўмова, але не самая галоўная. Сродкі можна ўкладваць, а вынікі ўжо мець. Можна закупіць дарагіх жывёл, але няправільна праводзіць племянную работу. Мож-

на ўнесці гной у поле, але няправільна выбраць месца пасеву...

Укладанні тады дадуць вынік, калі яны абгрунтаваны, а ўсе тэхналогіі вытрыманыя. Калі на месцы працуюць высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія маюць разумныя галовы на плячах. Інакш усё ўкладанні прападуць.

— На Тураўшчыне працуюць менавіта такія?

— Там ёсць добрыя спецыялісты па ўсіх кірунках. І ва Упраўленні інавацыйнага развіцця банка ёсць спецыялісты таксама па ўсіх кірунках. Нашы галовы далаўняюць іхня. Мы праводзім сумесныя штабы, нарады. Не з тым, каб «накачаць», а з тым, каб разам высветліць прычыны нудна. Я лічу, што кадры трэба ценіць, што любога чалавека можна навучыць, што кожны мае права на памылку. Трэба працаваць з тымі, хто ёсць. Задача Упраўлення — выклікаць давер у спецыялістаў «Тураўшчыны», каб у іх не было страху.

На жаль, у нашай сельскай гаспадарцы большасць дзеянняў улады разлічана на адміністрацыйныя рэсурсы: запужаць пагазой зваўнення. Але страх паралізуе ініцыятыву. І сёння ўжо адміністрацыйны рэсурсы не дапамагае. Звольніўшы аднаго, на яго месца праблематычна знайсці іншага. Сёння трэба працаваць галавой. Калі нешта не атрымаецца, трэба не крычаць, не карыць, а разабрацца — чаму.

— Якія фінансавыя адносіны паміж банкам і акцыянерным таварыствам?

— Ва ўсіх сельскагаспадарчых прадпрыемствах тры крыніцы фінансавання: ўласныя рэсурсы, атрыманія ад вытворчасці (здачы малака, мяса, збожжа і г.д.), кароткатэрміновыя крэдыты і доўгатэрміновыя крэдыты. Акрамя таго, у нашай краіне законодаўствам забяспечана магчымасць пакупкі сельскагаспадарчых прадпрыемствамі тэхнікі за кошт прыбыткаў банка.

Кароткатэрміновыя крэдыты бяруцца на бягучую гаспадарчую дзейнасць: забяспечэнне пасушай, пакупка паліва, насення, угнаенняў і г.д. На працягу года такія крэдыты павінны быць вярнуты. У пачатку кожнага года крэдытны адзел банка, старшыня праўлення, начальнік Упраўлення інавацыйных тэхналогій і кіраванні сельскагаспадарчых прадпрыемстваў вызначаюць, у якім памеры і на што ім патрэбна кароткатэрміновыя пазыкі. Галоўны крытэрыў — зваротнасць. Банк не дае больш, чым можа вярнуць прадпрыемства на працягу года. На 2011 год «Тураўшчына» бярэ 32 млрд рублёў кароткатэрміновых крэдытаў.

Тычыцца буйных будаўнічых аб'ектаў, то на Тураўшчыне яны фінансуюцца згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 сакавіка 2010 года № 161 за кошт ільготных крэдытаў Белаграпрамбанка. Згодна з Дзяржаўнай праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплекснага выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесса да 2015 года ўключана на «Тураўшчыне» павінны асвоіць 303 млрд грашовых рэсурсаў. Але гэтая лімба будзе больш, бо, калі складалася Праграма, яшчэ не было гатовых праектаў, дзяржаўнай экспертызы на іх. Сёлета, згодна з Праграмай, будзе асвоена 115 млрд грашовых сродкаў.

У нас прапанаваны ўсе аб'екты, іх кошт, стады будаўніцтва. За кожным замцаваным спецыяліст Упраўлення інавацыйнага развіцця банка, які адказвае за тэрміны ўвядзення аб'ектаў, вядзе справаздачу. Два разы на тыдзень мы праводзім сумесныя штабы...

— Вы задавальняецеся ходам будаўніцтва? — Пакуль рана пра гэта казаць. Сама Праграма была завершана толькі ў 2010 годзе. Мы ўжо вырылі катлаваны пад ферму, пад зернесушылку, падлілі першы паверх жыллага дома... Да вясны павінны па ўсіх аб'ектах, якія разлічваюцца сёлета, падрыхтаваць праектна-каштарысную дакументацыю. Гэтай працы не бачна, але яна асноўная. Усё пачынаецца з бізнес-плана. Мы выкарыстоўваем новыя тэхналогіі, а значыць, у будаўніцтве гэтых аб'ектаў павінны ўдзельнічаць людзі, якія ўжо будавалі такое. Не заўсёды лёгка знайсці такіх людзей.

Па кожным аб'екце мы павінны пралічыць усё: ад забеспячэння сыравінай да графікаў вытворчасці. Напрыклад, да 2 ліпеня 2012 года на 25 працэнтаў свайой магутнасці павінен працаваць завод глыбокай замарозкі. Гэта значыць, мы павінны ў наступным годзе вырашыць 6 тысяч тон зялёнага гарошку. Мы вызначылі, колькі і дзе ў Беларусі можна закупіць чарніч і клубніч. Да пачатку 2014 года запланавана вывесці завод на поўную магутнасць.

Сёлета пачынаем будаўніцтва свінакомплексу. Рыхтуем праектна-каштарысную дакументацыю на ферму, у якой размесціцца 1200 свінаматак. Гэта будзе дасканалы аб'ект... Так што — складаеце. Але гэта нармальна. Давайце дамоўіцца, пра задавальненне ад зробленага «Звязда» спытае ў прадстаўнікоў банка ў канцы 2015 года.

— Дамовіліся!

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА «Тураўшчына»

Гомельская вобл., Жыткавіцкі р-н, в. Азераны, вул. Маладзёжная, 1. E-mail: turovschina@mail.ru

+375 (2353) 95 1 43, 95 1 45, 95 1 32. Белаграпрамбанк

З-ЗА ЧАГО Ё КВАТЭРЫ ХОЛАДНА, А Ё ЖЫРОЎЦЫ ДОРАГА?

Перад тым як паступіць у кватэры, цяпло мае асаблівасць губляцца па дарозе. Нездзе адсутнічае цеплаізаляцый труб, дзесьці не ўцелнены сценны дамоў — і вось яна дадатковая капецка з кашалька спажыўца. «Звязда» правяла сваё даследаванне, каб зразумець, у якія «шчыліны» і «дзіркі» уцякаюць нашы з вамі грошы.



АЎТАРЫТЭТНА:
У 2015 годзе мы плануем выйсці на такі паказчык па капітальным рамоне, як 3 млн кв.м у год, — заявіў дзямі Анатоль Шагун. Па яго словах, гэта дазволіць зняць найбольшую колькасць зваротаў грамадзян па гэтым пытанні.

Страты на кацельнях — ад 8 да 12 адсоткаў

Самае першае звяно ў сістэме «вытворца — спажывец цяпла» — гэта кацельні. Наколькі эфектыўна ідзе праца там? — Кэфіцыент карыснага дзеяння (ККД) выпрацоўкі цяпла на нашых сетках складае 94 адсоткі, — расказвае Сяргей ЛЮЦІЧ, начальнік вытворчага аддзела «Мінскамуццеласеткі». — Акрамя спажыўца, адзін-два адсоткі вырацаванага цяпла ідзе на нашы ўласныя патрэбы: хімовадаладытоўка, на патрэбы мазутнай гаспадаркі, на ацяпленне нашых ўласных адміністрацыйных будынкаў. У выніку ў сетку да спажыўца трапляе каля 92 адсоткаў вырацаванага цяпла — «карыснага водлуска ў сетку»... Цяпер нашы паказчыкі дасягнулі такіх велічын, што рэзервы скарачэння цепластрат на крыніцы практычна ўжо вычарпаны. Рэзерв складае каля двух адсоткаў, калі мы дасягнем узроўню 96 адсоткаў у ККДз.

Па звестках Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ККДз кацельняў Беларусі складае 88-92 адсоткі.

— У прычыне, гэта нармальны паказчык, блізі да сусветнага, — каментуе Анатоль Шагун, начальнік аддзела камунальнай гаспадаркі і энергетыкі Міністэрства ЖКГ Беларусі. — Аднак тут ёсць магчымасці росту.

Па цепласетках «сплывае» 15-17 адсоткаў

Наступны ўчастак, дзе могуць адбывацца цепластраты, — самі трубы. Як паведаміў спадар Люціч, пакуль цяпло ідзе ад іх кацельні да батарэі мінчан, у сярэднім губляецца 6-6,5 адсотка.

— Але зноў-такі на участках сетак, якія вырацавалі свой рэсурс, страты могуць даходзіць і да 20 адсоткаў, — распавядае Сяргей Люціч. — Што ў такіх выпадках рабіць? Мы бачым па прыборах уліку, што ў нас сапраўды ідзе нідзе сустракаюцца такія страты. І стараемся замяніць трубы. Тыя тэхналогіі, якія мы сёння прымяняем, могуць дазволіць звесці страты цяпла на цепласетках да 3-5 адсоткаў. Прынамсі, так заўважыць вытворцы. Увогуле без страт перадаць цяпло немагчыма. Аднак яны будуць мінімальнымі пры нармальнай укладцы, якімсь мантажы, тэхсаблугаванні.

У цяплым па Беларусі, па звестках Міністэрства ЖКГ, цепластраты ад крыніцы цяпла да спажыўца складаюць каля 15-17 адсоткаў. Гэта лічба большая яшчэ і з-за таго, што з 16 тыс. км цепласетак рэспублікі тэрміновага рамону патрабуюць 2,5 тысячы (у год звычайна мяняецца 700-800 км труб).

— Я магу адрэзаць запэўніць, што гэтыя страты людзям у кошт не выстаюцца. Таму што ў нас ўсім дамамі, у якіх больш за 20 кватэр, працуюць падомныя прыборы ўліку цеплавой энергіі. Яны лічаць спажыванне цяпла кожным домам, — запэўніў Анатоль Шагун. — І калі людзь скаргі на тое, што недзе холадна, а плата за цяпло высокая, то гэта праблема жыллёвага фонду.

— Калі цеплакрыніца рэканструюваная і яе эксплуатацыя знаходзіцца на высокім узроўні, практычна бессонсна чакаць далейшага павышэння эфектыўнасці сістэмы толькі ад кацельні. У такім выпадку неабходна ісці да спажыўца, — мяркуе спадар Люціч.

Без капітальнага рамону дом губляе ад траціны ўсяго цяпла

Калі сістэма цепласетак, па словах спецыялістаў, знаходзіцца ў больш-менш задавальняючым стане, то атрымліваецца, што найбольшай «чорнай дыркі» страт цяпла становяцца нашы з вамі дамы.

— Дамы, што не прайшлі капітальны рамонт, губляюць фактычна ад 30 адсоткаў цяпла, а ў некаторых і больш, — распавядае галоўны спецыяліст аддзела навукова-тэхнічнага цэнтры інстытута «Белжылпраект» Васіль МАКАРЭВІЧ. — У панэльным доме больш за ўсё цяпло губляецца праз сцены, стыкі сценавых панэльў. Цяпло губляецца таксама праз вокны, праз прыворты, там дзе акно прымыкае да сцяны. Такія страты характэрныя і для цагляных дамоў. Калі вы жывяце ў такім доме, то паставішы руку пад акно, вы адрэзаўдце, як «цягне» з-пад падаконніка. Страты цяпла таксама залежаць ад таго, колькі якасна праходзіць эксплуатацыя дома, ажыццяўляецца падрытоўка да зімы. Такія дробязі, як даводзіць на двярах, і іх шчыльнае прыляганне, а таксама цялае шкло ў пад'ездзе, могуць даць сваю долю ў скарачэнні цепластрат. Вельмі важна навушасць прыбараў уліку цяпла, гарачай і халоднай вады. Хоць сам прыбор не эканоміць, але гэта дысцыплінае жыхароў.

— Пасля капітальнага рамону тэарэтычна магчыма знізіць цепластраты на 40-60 адсоткаў, — расказвае Васіль Макарэвіч. — Аднак па факце атрымліваецца 30 адсоткаў. Потым асноўнай крыніцай страт цяпла становіцца вентыляцыя. Таму зараз усё больш і больш прымяняюцца сістэмы рэкуперацыі, калі вырацаванае цяпла паветра ачышчаецца, падаграваецца і падаецца назад у дом. Такім чынам эканомію магчыма быць вельмі і вельмі значнай. Але пры гэтым павінен быць зроблены капітальны рамонт...

Большасці дамоў патрэбна цеплавая рэабілітацыя

— Мы ведаем «тонкія» месцы страт цяпла ў спажыўца. Магу расказаць на прыкладзе нашага адміністрацыйнага будынка, — апавядае Сяргей Люціч. — Мы правялі цеплавую рэабілітацыю: замянілі вокны і ўцяплілі сцены. І эканомія складала каля 10-15 адсоткаў у параўнанні з яго спажываннем да рэканструкцыі. Пры такім зніжэнні цепласпажывання можна казаць, што праведзення мерапрыемстваў даюць дадатны эфект. А поўная акупнасць праекта не перавысіць 8 гадоў. Большасці дамоў патрэбна такая, няхай нават мінімальнага цеплавая рэабілітацыя. Натуральна, што гэтыя мерапрыемствы патрабуюць значных фінансаў, але эфект ад іх рэалізацыі будзе адчувальны. Такі прыклад паказвае, што сёння мы маем дастатковыя рэзервы эфектыўнасці выкарыстання цяпла ў спажыўца. І, як вынік, усёй вышэйназванай сістэмы.

Праз 5-10 гадоў асноўная маса кватэр будзе патрабаваць неадкладнага капітальнага рамону

Капальнае заданне па капітальным рамоне на рэспубліку за апошнія некалькі гадоў звычайна перавышала 1 млн м². Згодна з інфармацыяй нацыянальнага статыстычнага камітэта за 2009 год жыллёвы фонд Беларусі складае 228,2 млн м². Гарадскі жыллёвы фонд — 153,1 млн м². Шацнацкая гадоў таму ён склаў 123,6 млн м². А з гэтага вынікае, што асноўная маса гарадскіх дамоў пабудавана да 1995 года. І праз максімум 5-10 гадоў будзе рэзка патрабаваць капітальнага рамону (тэрмін эксплуатацыі жылых дамоў — 25 гадоў, пасля капітальнага рамону — 40). Няхай з таго часу было ўжо адрамантавана 15-20 млн м² (дапусцім, што ў год, пачынаючы з 1995-га, рамантавалася каля 1 млн м² жылля), а за пяць-дзвесць гадоў пры запланаваных тэмпах капітальнага рамону можна будзе адрамантаваць яшчэ каля 5-10 м² жылля.

Пры няйтрай афармленні атрымліваецца яшчэ 90 млн м² жылля, якое ў 2015—2020-х гадах будзе масава патрабаваць капітальнага рамону. А значыць, у графе «ацяпленне» кошт будзе расці з павышэннем тэмпаў...
Настасся ЗАНЬКО.

Размеркаванне цепластрат для 5-павярховага будынка, паводле інфармацыі інстытута «Белжылпраект»

Найменне элемента	Страты цяпла (%)	
	Да капітальнага рамону	Пасля капітальнага рамону
Сцены	42	14
Падвал	5	3
Вокны	16	28
Дах	7	4
Вентыляцыя	30	50

Як самастойна зменшыць цепласпажыванне?

Парады інстытута «Белжылпраект»
1. Сачыць за вокнамі; калі недзе адходзіць шкло, рама, то пры першых прыкметах варта адрамантаваць, калі гэта не шклопакеты, то абвазкова іх уцяпліць.
2. Абарваць аглядзёчы ўваходныя дзверы і пры неабходнасці таксама ўцяпліць іх.

3. Батарэя — асноўная крыніца цяпла, таму не варта каля яе ставіць мэблi і іншыя рэчы, якія могуць перашкаджаць доступу цяпла. З-за частай фарбавань на батарэі збіраецца тоўсты слой фарбы, які з'яўляецца своеасаблівым бар'ерам для цяпла. Можна адбіць гэты слой, што таксама палепшыць цеплаправоднасць батарэі.

4. Тэмпература на лесвічнай пляцоўцы не павінна быць меншай за 16 градусаў. Таму, калі вы заўважаеце адчынненне ці разбітыя вокны, дзверы, балконныя дзверы, локі ўваходу на дах, паспрабуйце іх зачыніць ці выключыць спецыяльна.

5. Калі ваша кватэра — самая халодная ў доме, можаце паспрабаваць яе ўцяпліць, прычым гэта можна зрабіць афіцыйна. Для жыхароў сельскай мясцовасці прадугледжаны льготныя крэдыты па цэлавой мадэрнізацыі.

6. Калі ў вашай кватэры занадта холадна ці занадта гарача не праміюць адрэзаць падцягваннае ў ЖЭС. Калі гарача, сістэму адрэзуюць і вам не прыйдзецца плаціць за «ператон». У выдказу, калі вы мерзнецце, то вас наведзе спецыяльная камісія, і пасля будзе зроблены пераразлік.

7. Дадаткова можна патэлефанаваць у бюро энергауду. Спецыяльная служба прыйдзе, вызначыць прычыны цепластрат і «прапіша» лічэнне.

У МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ АМНІСТАВАЛІ 200 АСУДЖАНЫХ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ.

Пра гэта «Звяздзе» паведамілі ў пракуратуры Мінскай вобласці.

Падчас апошняй амністыі ў 2010-м—пачатку 2011 года ў Мінскай вобласці з месцаў пазбаўлення волі вызвалена больш як 200 асуджаных, 603 асуджаным тэрмін адбыцця пакарання скарачаны на адзін год. Пры гэтым яны кампенсавалі ўрон, нанесены злачынствамі, больш чым на 409 мільёнаў рублёў.

576 асобам, якія адбываюць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, адмовілі ў прымяненні амністыі. З іх 386 — з-за таго, што ўрон не быў кампенсаваны, 190 — з-за злочыных парушэнняў рэжыму адбывання пакарання. Паводле слоў старшага памочніка пракурора Мінскай вобласці Таццяны КАЛІНІНА, у органы пракуратуры Мінскай вобласці паступіла 14 скаргаў і запытаў асуджаных па пытаннях прымянення амністыі. З іх 3 заявы былі задаволеныя: па прадпісаных пракуратуры вобласці да трох асуджаных прыменена амністыя.

КАНФІСКАВАНА БОЛШ ЗА 800 КАШТОЎНЫХ КАМЯНЁЎ Па самых сціплых падліках, брыльянты, рубіны, сапфіры і марскі жэмчуг «заваляў» каля 40-50 тысяч долараў ЗША.

Усім гэтым багаццем валодаў жыхарка Южна-Сахалінска з беларускімі каранямі, якая, між іншым, мае ў беларускай сталіцы чатыры ўласныя кватэры.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, у адной са сваіх кватэр жанчына і рэалізоўвала спецыфічны тавар, які прывезла з Расіі: на кліенты яна выходзіла на спецыялізаваных форумах і аўкцыёнах у інтэрнэце.

На беспрэаўную, якая наладзіла падпольны бізнэс, выйшлі апартуныльнікі ўпраўлення па раскрасцы цяжкіх эканамічных злачынстваў ГУУС. Паводле слоў затрыманай, частку камянёў ёй пастаўляў сёвкар, які працуе ювелірам у Смаленску, іншыя яна асабіста купляла на аўкцыёнах у Англіі і Кітаі. Дарэчы, у рэспубліцы цэны на асобныя каменныкі, што рэалізоўвала прадпрыемальная асоба, даходзілі да 6 тысяч долараў. Акрамя брыльянтаў, рубінаў, сапфіраў і жэмчугу ў затрыманай было знойдзена яшчэ 176 залатых вырабаў, кошт якіх перавышае 10 тысяч долараў ЗША. У дачыненні да бізнэсвумен заведзена крымінальная справа за парушэнне правіл аб здазелках з каштоўнымі металамі і камянямі, ёй пагражае да васьмі гадоў пазбаўлення волі.

«НЕ ПАСПЕЎ ВЫГНАЦЬ...»

— шкадуе 40-гадовы жыхар Калінавіч. На яго другі раз складзены пратакол па факце знаходжання брагі. Папярэдні склаўся менш чым год таму. На гэты раз мільцыянеры пры аглядзе склапа прыватнага дома знайшлі там 1200 літраў сыравіны для самагону. Вадкасць, якая змяшчае спірт, знішчае, — паведамілі ў прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкама.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Надзея ДРЫЛА.

Надзея ДРЫЛА.

БЕЛАРУСБАНК

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» сто девятого выпуска

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)

Наименование эмитента на белорусском языке: полное: Акрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»; сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк»;

наименование эмитента на русском языке: полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

телефон: (017) 218 8408; телефон/факс: (017) 222 2626; e-mail: info@belarusbank.by.

3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций

Юридические лица и индивидуальные предприниматели — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, изъявившие желание приобрести облигации сто девятого выпуска Банка (в дальнейшем именуемое совокупно «Облигациями») на внебиржевом рынке, обанкованы перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке на балансный счет 4940 в Банке, код 795 в соответствии с договором открытой продажи Облигаций.

Расчеты при покупке Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобрести Облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.01.2006 № 6, годовой отчет Банка публикуется в газете «Звязда» в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (номер государственной регистрации Банка — 056, код депозитария Банка — 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385631 (действительна до 29.07.2012, изменения и/или дополнения внесены решением Министерства финансов Республики Беларусь от 02.12.2010 № 289).

6. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Банка составляет 3.288.787.859,000 (Три триллиона девятьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) белорусских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций

В период открытой продажи Облигаций с Проспектом эмиссии облигаций сто девятого выпуска Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу: http://www.belarusbank.by/.

С копией указанного Проспекта можно ознакомиться визуально в филиалах-областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка, а также в ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о сто девятом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 04.02.2011, протокол № 4.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации выпускаются в бездокументарной форме.

№ выпуска	Объем эмиссии	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигаций
109	200.000.000.000 (Двести миллиардов) белорусских рублей	200.000 (Двести тысяч)	Г1109, с 000001 по 200000	1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей

10. Цель выпуска облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

12. Порядок проведения открытой продажи облигаций

После опубликования настоящей Краткой информации, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Банк осуществляет размещение Облигаций в период с 01.03.2011 по 29.02.2012, если иной срок не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Банком путем их открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынке.

Покупателями Облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

На внебиржевом рынке размещение Облигаций осуществляется департаментом инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата Банка (Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 21880933, факс 2222626), а также учреждениями Банка (филиалами-областными (Минским) управлениями, филиалами, центрами банковских услуг) на основании договоров открытой продажи Облигаций, заключенных между Банком и Покупателями. Отделения Банка в размещении Облигаций не участвуют.

На биржевом рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Покупатель, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, может осуществить покупку Облигаций только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг (заключившего договор комиссии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период размещения Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни Облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала открытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$S = H + Dn$, где:

S — текущая стоимость Облигации;
H — номинальная стоимость Облигации;
Dn — накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$Dn = (P1 \cdot H \cdot t1 + P2 \cdot H \cdot t2 + \dots + Pn \cdot H \cdot tn) / (365/366) \cdot 100$, где:

Dn — накопленный процентный доход по Облигации;
P1, P2, Pn — ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

H — номинальная стоимость Облигации;
t1, t2, tn — количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + ... + tn равна количеству дней, прошедших с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости. День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода по Облигации и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366).

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций — 1095 календарных дней (с 01.03.2011 по 28.02.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций — 28.02.2014. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

16. Размер дохода по облигации, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцем Облигаций периодически (один раз в три месяца) в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций. Ставка процентного дохода по Облигации равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом его изменения).

Процентный доход выплачивается: на основании реестра владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода;

на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра владельцев Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированному суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$D = (P1 \cdot H \cdot t1 + P2 \cdot H \cdot t2 + \dots + Pn \cdot H \cdot tn) / (365/366) \cdot 100$, где:

D — процентный доход по Облигации;
P1, P2, Pn — ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

H — номинальная стоимость Обли

ПЯТНИЦА, 4 САКАВІКА

ПЕРШЫ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 0.15 Навіны. 6.05, 7.10, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!». 7.05, 8.10 Зона Х. 7.30, 11.55 Дзелавае жыццё. 8.35 Сфера інтарсаў. 9.10, 19.55 Серыял «Маргаша».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 Нашы навіны. 6.05 «Наша раіца». 9.05 «Жыццё здарова!». 10.20 «Мая жонка мяне прываражыла». Серыял. 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту. 11.10 «Смак».

ЛАД

7.00 Ладная раіца. 8.00, 21.00 Тэлебарометр. 8.05 Серыял «Інтэрны». 8.35 Час футбола. 9.05, 16.35 Серыял «Чыста англіійская». 9.55 «Наша Беларусь». 1.30 Навіны навіны.

СТБ

13.50 Жыць гук. 14.35 Гаспадар. 15.05 М/с «Сямейка піратаў». 15.30 Пазакласная гадзіна. 15.45 Серыял «Налетчыкі». 17.30 Усё пра бяспэку. 17.30 05 Дэтэктыў «Пятроўка, 38».

МІР

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.45 «Раіца. Студыя добрага настрою». 7.40, 20.10 «СТБ-спорт». 8.30 «Апошні скорт Майстры».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30 Нашы навіны. 6.05 «Наша раіца». 9.05 «Жыццё здарова!». 10.20 «Мая жонка мяне прываражыла». Серыял. 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту. 11.10 «Смак».

ЛАД

7.00 Ладная раіца. 8.00, 21.00 Тэлебарометр. 8.05 Серыял «Інтэрны». 8.35 Час футбола. 9.05, 16.35 Серыял «Чыста англіійская». 9.55 «Наша Беларусь». 1.30 Навіны навіны.

8 КАНАЛ

7.00, 10.55, 13.05, 15.10, 18.35, 19.40, 21.10, 23.50 «Надвор'е». 7.05, 17.40 Серыял «Прытворчыцы». 8.00, 18.40 Серыял «Тайна палюўнікага дома».

ВТБ

6.00, 23.30 «PLAY». 8.00, 23.00 Скэтч-шоу «6 кадраў». 9.00, 13.30, 20.00 Серыял «Татавы дачкі». 10.00, 15.00, 19.00 Серыял «Ранетка».

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўрањус». 9.00, 14.30, 18.30, 22.30 Навіны культуры. 9.15, 18.45 Галюўная роля. 6.10 «НТБ раіца».

НТБ-БЕЛАРУСЬ

6.05, 10.00, 13.00, 19.00 Сёння. 6.10 «НТБ раіца». 8.35 Серыял «Таксіста». 9.35, 15.30, 18.35 «Аглед. Надзвычайнае здарэнне».

ТНТ

5.00 «Невыглумачальна, але факт!». 6.00, 11.40 «Нікеладзон на ТНТ». 7.30, 1.00 «Сябры». Серыял. 8.30, 18.00 «Універ». Сітком. 9.30, 13.00, 18.30 Серыял «Шчаслівы разам».

ІНТЭР

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны. 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 З новай раніцай. 12.00 Навіны. 13.00 «Сябры».

ІНТЭР

5.00, 2.35 Music. 6.00 Стэрэа раіца. 7.30, 1.15 Шалёныя продкі. 7.55, 16.30 Свабодны. 8.25, 18.30 Алена з полірапелены.

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўрањус». 9.00, 14.30, 18.30, 22.30 Навіны культуры. 9.15, 18.45 Галюўная роля. 6.10 «НТБ раіца».

НТБ-БЕЛАРУСЬ

6.05, 10.00, 13.00, 19.00 Сёння. 6.10 «НТБ раіца». 8.35 Серыял «Таксіста». 9.35, 15.30, 18.35 «Аглед. Надзвычайнае здарэнне».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Футэ». 8.30, 14.30 Меладрама «Адзіна...». 10.30, 16.30 Драма «Апазіцыя».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Меладрама «Кватэрка».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Верабей на лёдзе». 6.05, 10.15, 14.05 М/с «Майглі».

ФІЛЬМ ДНЯ

«ІСПАНСКАЯ АНГЛІЙСКАЯ» (зША, 2004 г.) Моўны бар'ер часта становіцца непераададзенай перашкодай для ўзаемаарумнення экскантрычных амерыканцаў і кансерватыўных лацінцаў.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Футэ». 8.30, 14.30 Меладрама «Адзіна...». 10.30, 16.30 Драма «Апазіцыя».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Меладрама «Кватэрка».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Верабей на лёдзе». 6.05, 10.15, 14.05 М/с «Майглі».

ФІЛЬМ ДНЯ

«ІСПАНСКАЯ АНГЛІЙСКАЯ» (зША, 2004 г.) Моўны бар'ер часта становіцца непераададзенай перашкодай для ўзаемаарумнення экскантрычных амерыканцаў і кансерватыўных лацінцаў.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Футэ». 8.30, 14.30 Меладрама «Адзіна...». 10.30, 16.30 Драма «Апазіцыя».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Меладрама «Кватэрка».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Верабей на лёдзе». 6.05, 10.15, 14.05 М/с «Майглі».

ФІЛЬМ ДНЯ

«ІСПАНСКАЯ АНГЛІЙСКАЯ» (зША, 2004 г.) Моўны бар'ер часта становіцца непераададзенай перашкодай для ўзаемаарумнення экскантрычных амерыканцаў і кансерватыўных лацінцаў.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Футэ». 8.30, 14.30 Меладрама «Адзіна...». 10.30, 16.30 Драма «Апазіцыя».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Меладрама «Кватэрка».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Верабей на лёдзе». 6.05, 10.15, 14.05 М/с «Майглі».

ФІЛЬМ ДНЯ

«ІСПАНСКАЯ АНГЛІЙСКАЯ» (зША, 2004 г.) Моўны бар'ер часта становіцца непераададзенай перашкодай для ўзаемаарумнення экскантрычных амерыканцаў і кансерватыўных лацінцаў.

ТЭЛЕВІДЗЕНЬ 9

26 лютага 2011 г. ЗВЯЗДА

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Футэ». 8.30, 14.30 Меладрама «Адзіна...». 10.30, 16.30 Драма «Апазіцыя».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Меладрама «Кватэрка».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Верабей на лёдзе». 6.05, 10.15, 14.05 М/с «Майглі».

ФІЛЬМ ДНЯ

«ІСПАНСКАЯ АНГЛІЙСКАЯ» (зША, 2004 г.) Моўны бар'ер часта становіцца непераададзенай перашкодай для ўзаемаарумнення экскантрычных амерыканцаў і кансерватыўных лацінцаў.

EUROSPORT

9.30, 2.00 Лёгкая атлетыка. Скачкі з шастом. 10.00, 17.45 Лёгкая атлетыка. Чэў ў пампчанні.

TRAVEL TRAVEL

5.00, 10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 23.00, 2.00 Сусветны падарожнік. 6.00 Цудоўныя падарожжы вачамі відэаочы з Варунам Шармай.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Дзікая прырода Расіі. 6.00, 9.00, 14.00 Вялікія міграцыі. 7.00, 12.00 Клан суркаў.

ANIMAL PLANET

7.00 Маёнтак суркатаў. 7.25, 16.50 Планета дзікіх. 7.50 Ваўкі. 8.40, 17.00 Усё пра сабак.

ЗДОРОВЕ

5.00, 20.00 Як не страціць здароўе. 5.40, 20.40 Жанчы часопіс.

ТАК

6.00, 16.55, 17.50, 18.50 Парады ТДК. 6.25, 9.00, 15.00, 22.20 Усё лепшае для вас.

TRAVEL TRAVEL

5.00, 10.00, 14.00, 17.00, 18.30, 21.00, 23.30, 2.00 Сусветны падарожнік. 6.00, 12.30 Вясна.

ANIMAL PLANET

7.00 Маёнтак суркатаў. 7.25 «Малпыны выхадкі». 8.15 Дзённая драпежніца.

ЗДОРОВЕ

5.00, 20.00 Практыка здароўя. 5.40, 10.10, 20.40, 1.10 Набаледае пытанне.

ТАК

6.00, 7.50, 16.55, 17.50, 18.50 Парады ТДК. 6.25, 9.00, 15.00, 22.20 Усё лепшае для вас.

ЗДОРОВЕ

5.00, 20.00 Практыка здароўя. 5.40, 10.10, 20.40, 1.10 Набаледае пытанне.

СУБОТА, 5 САКАВІКА

ПЕРШЫ

7.10 М/ф. 7.30 Існасць. 7.55 «Добрай раніцы, Беларусь!». 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны. 9.10 Здароўе. 9.45 «Кухар дома».

АНТ

7.00 «Суботная раіца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.05 «Мая цудоўная нянька». Серыял. 9.45 «Здароўе».

ЛАД

7.20 Нашы тэсты. 7.50 Усё пра бяспэку. 8.15 Рэальны свет. 8.50 Дыялог пра рыбалку.

8 КАНАЛ

9.00, 9.55, 12.25, 17.40, 18.40, 21.10, 23.45 «Надвор'е». 9.05, 15.30 «Мультипарад». 9.25, 12.05, 15.10 «Кінаблэкнот».

ВТБ

6.00, 23.00 «PLAY». 9.30, 18.00 Серыял «Як сказаў Дзьмітрый». 10.30, 22.30 «6 кадраў».

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўрањус». 9.00, 14.30, 18.30, 22.00 Навіны культуры. 9.15 Галюўная роля. 6.10 «НТБ раіца».

ТНТ

5.00 «Невыглумачальна, але факт!». 6.00, 11.40 «Нікеладзон на ТНТ».

ІНТЭР

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны. 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 З новай раніцай.

ІНТЭР

7.00 Вялікая паптыка. 8.50 «Мая краіна». 9.15 Пазавочы. В. Вірасюк. 10.00 Украіна, устайлі!

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўрањус». 9.00, 14.30, 18.30, 22.00 Навіны культуры. 9.15 Галюўная роля. 6.10 «НТБ раіца».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах разузнага немаўляці, жаніха-бізнэсмена, пісьменніка ў патрапаным пінжачку і старой балерыны.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах разузнага немаўляці, жаніха-бізнэсмена, пісьменніка ў патрапаным пінжачку і старой балерыны.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах разузнага немаўляці, жаніха-бізнэсмена, пісьменніка ў патрапаным пінжачку і старой балерыны.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах разузнага немаўляці, жаніха-бізнэсмена, пісьменніка ў патрапаным пінжачку і старой балерыны.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах разузнага немаўляці, жаніха-бізнэсмена, пісьменніка ў патрапаным пінжачку і старой балерыны.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах разузнага немаўляці, жаніха-бізнэсмена, пісьменніка ў патрапаным пінжачку і старой балерыны.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Унікум». 7.55, 13.55 Маст. фільм «Конь, скарпка... і крышку нервова».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць». 3.45 Новы хіт. Баявік «Дзень Д».

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Новыя прыгоды ката ў ботах».

ФІЛЬМ ДНЯ

«КОТАЧКА» (РАСІЯ, 2009 г.) Чатыры гісторыі зусім розных людзей: не па гадах

ЗАВЕРЕНО
Заместитель директора
Департамента
по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
Кулаженко В.Г.
25.02.2011 г.



УТВЕРЖЕНО
Решением Совета директоров
Закрытого акционерного
общества Банк ВТБ (Беларусь)
28 января 2011 года,
протокол № 1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

Восьмого и девятого выпусков

1. Наименование эмитента
на русском языке:
полное: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь);
сокращенное: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
на белорусском языке:
полное: Закрытае акцыянернае таварыства Банк ВТБ (Беларусь);
сокращенное: ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь).

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (именуемое в дальнейшем — эмитент, Банк) создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании Распоряжения Президента Республики Беларусь № 47рп от 04.03.1996 года и Договора о совместной деятельности по созданию Славянского совместного акционерного коммерческого нефтяного банка «Славнефтехбанк» от 03 февраля 1995 года. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57.
Решением Общего собрания акционеров от 14 декабря 2000 года, протокол № 2, Славянский совместный акционерный коммерческий нефтяной банк «Славнефтехбанк» переименован в Закрытое акционерное общество «Славнефтехбанк». Изменения в устав Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 29 декабря 2000 года.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 17 сентября 2007 года, протокол № 6, Закрытое акционерное общество «Славнефтехбанк» переименовано в Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь). Изменения в устав Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 27 ноября 2007 года.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14, телефон: (017) 309 15 15, факс: (017) 309 15 30, e-mail: info@vtb-bank.by.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда
Уставный фонд Банка составляет 84 370 200 000 (Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовой отчет эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств), и сроки его публикации
Годовой отчет Банка публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

6. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций восьмого и девятого выпусков (далее — облигации) можно ознакомиться в Банке по адресу: г. Минск, ул. Московская, дом 14.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решения о выпуске облигаций приняты Советом директоров Банка 28 января 2011 (протокол № 1).

7.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:
Форма выпуска облигаций — именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

Объем эмиссии облигаций восьмого выпуска составляет 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: «ВТБ0-8», номера «000001-010000».

Объем эмиссии облигаций девятого выпуска составляет: 7 000 000 (Семь миллионов) евро. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 7 000 (Семь тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБ0-9», номера «000001-007000».

7.3. Номинальная стоимость облигаций
Номинальная стоимость облигаций восьмого выпуска — 1 000 (Одна тысяча) долларов США.
Номинальная стоимость облигаций девятого выпуска — 1 000 (Одна тысяча) евро.

7.4. Цель выпуска облигаций
Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

7.5. Период проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа облигаций проводится с 28.02.2011 по 28.10.2011 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

7.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая

биржа» (г. Минск, ул. Сурганова, 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. Московская, дом 14) в течение рабочего времени (понедельник — четверг — с 8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 до 16.15).

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

7.6.1. Цена продажи облигаций
В день начала открытой продажи облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет:
— для облигаций восьмого выпуска — 941,38 (Девятьсот сорок один доллар США тридцать восемь центов);
— для облигаций девятого выпуска — 943,04 (Девятьсот сорок три евро четыре евроцента).

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации проданы в первую очередь собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:
С — текущая стоимость дисконтных облигаций (долларов США — для восьмого выпуска, евро — для девятого выпуска);
Ц — минимальная цена продажи облигаций, определенная эмитентом в день начала открытой продажи; для облигаций восьмого выпуска — 941,38 (Девятьсот сорок один доллар США тридцать восемь центов); для облигаций девятого выпуска — 943,04 (Девятьсот сорок три евро четыре евроцента).

П — доходность, установленная при выпуске (5,00 % годовых — для восьмого выпуска, 4,85 % годовых — для девятого выпуска);
Т365 — количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 — количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их открытой продажи (размещения) по дате расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет цены продажи осуществляется с точностью до одного цента для облигаций восьмого выпуска и до одного евроцента для облигаций девятого выпуска. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

7.7. Срок обращения облигаций
Срок обращения облигаций составляет 455 (Четыреста пятьдесят пять) календарных дней, с 28 февраля 2011 года по 28 мая 2012 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

7.8. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения
Дата начала погашения облигаций — 28 мая 2012 года. Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобрести облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 24 мая 2012 года.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 24 мая 2012 года.
В случае, если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, а также

в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированному суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Минимальная цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день открытой продажи облигаций из расчета доходности:

для облигаций восьмого выпуска — 5,0 (Пять целых ноль десятых) процентов годовых к погашению;
для облигаций девятого выпуска — 4,85 (Четыре целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых к погашению.

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$D = H - C$$

где:
D — дисконт (долларов США — для восьмого выпуска, евро — для девятого выпуска);
H — номинальная стоимость облигаций (1 000 долларов США — для восьмого выпуска, 1 000 евро — для девятого выпуска);
C — цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (долларов США — для восьмого выпуска, евро — для девятого выпуска).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении облигаций.

7.10. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты их погашения

Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком. Кроме того, Банк имеет право осуществить досрочный выкуп проданных (размещенных) облигаций на условиях и в сроки (даты), указанные в договоре купли-продажи, заключенном Банком с владельцем облигаций при продаже (размещении) облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:
— продавать на вторичном рынке по договорной цене;
— досрочно погасить выпуск облигаций (часть выпуска) — в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций либо его части;
— иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.11. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвесторам не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в п. 7.6.1. настоящей краткой информации, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.12. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе

Облигации восьмого выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «25» февраля 2011 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1009.

Облигации девятого выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «25» февраля 2011 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1010.

7.13. Информация об обеспечении облигаций
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.12.2010 составляет 319 223,1 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь — постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от «11» февраля 2011 года № 48.

Председатель Правления В.В. Иванов
Главный бухгалтер М.В. Дудок

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 17.05.2010 г. № 23, выдана Национальным банком Республики Беларусь, УНП 101165625

ПОЗІРК 11
26 лютага 2011 г. ЗВЯЗДА
ЗВАРАНА Ў БЕЛАРУСІ
Нямецкія піўныя ноу-хау ў айчынным выкананні можна ацаніць ужо цяпер

Да нямецкага піва OeTTINGER, якое лідріруе па аб'ёмах продажу ў свеце на радзіме і рэалізуецца ў сотні краін па ўсім свеце, цяпер могуць прыхавацца і беларускія аматары. Прычым варыцца яно будзе тут жа: айчынным спецыялістамі на айчынай жа сыравіне — па нямецкім ноу-хау. Чаму ж не абмежаваліся выключна пастайкамі? Маглі б проста прывезці сюды сваю прадукцыю, як выпраўляюць яе ў многія іншыя краіны...

— Мы хочам не проста прывезці сюды брэнд, а падзяліцца нашымі ноу-хау, нашымі перадавымі тэхналогіямі, — запэўнівае прэзідэнт OeTTINGER GmbH Дзірк КОЛМАР, півавар у дзясятым пакаленні.

Маштабы продажу гэтай маркі ў Германіі наводзяць на думку, што піва п'юць прывабнае па кошце.
— OeTTINGER у Германіі не таннае піва — яно варта сваёй кошту, — укладанне снадар Колмар. — У нас ёсць парк грузавых аўто, і мы можам самі дастаўляць піва на гандлёвыя пункты, за кошт гэтага яно атрымавацца некалькі ніжэйшым па цене.

Патанцыя прадукт дазваляюць і вялікі аб'ём вытворчасці. Не апошняю роллю дзя спажывацям адгрывае, відаць, і багаты асартымент. Больш як 20 намень — уключаюць і моцнае, і пшанічнае, і ўсялякія міксы — з швінчым сіропам, напрыклад.

— Мы хочам дапамагчы нашаму партнёру тут самастойна стварыць падоўныя прадукты, новыя для Беларусі.

Для вытворчасці ў Беларусі спыніліся, па сутнасці, на класічным варыянце — піснеры, разнавіднасці лагера. Аднак выключна, што ў будучым тут з'явіцца і іншыя прадукты лінейкі OeTTINGER, нельга.

— Мы разлічваем на працяг партнёрства з нарастаючым поспехам. Абы турэ, як OeTTINGER у Беларусі будзе ўмацоўвацца, будзе развівацца і наша супрацоўніцтва. Паглядзім, што атрымаецца ў канцы гэтага супрацоўніцтва, — так тонка ўхіляецца ад адказу на пытанне аб намерах стаць уласнікам піўнага прадпрыемства ў Беларусі нямецкі вытворца.

Партнёр, якога гздавае снадар Колмар, — гэта ААТ «Крыніца». Менавіта на яго базе ў Беларусі будзе выпускацца піва нямецкага брэнда. Сваім бачаннем галоўнага эфекту такога супрацоўніцтва падзяляюць падчас урачыстага запуску праекта генеральны дырэктар ААТ «Крыніца» Рыгор ПЯТКЕВІЧ:

— З дапамогай нямецкі спецыялістаў на нашым прадпрыемстве ўкаранюцца самыя перадавыя тэхналогіі ў свеце. Яны кладуцца на вытворчасць усёй лінейкі брандаў «Крыніца».

Такое партнёрства ён называе інвестыцыямі ў веды, нагадаў таксама і пра імпартазамышчэнне.

— Мы ганарымся гэтым супрацоўніцтвам, і мяркуюем,

што гэта толькі старт у нашай сумеснай дзейнасці.
Старт гэты для «Крыніцы» складзе, ні многа ні мала, — 8 адсоткаў ад агульнага аб'ёму вытворчасці піва за год.

Тым часам, як айчыныя півавары вынаходзяць усё новыя спосабы здзіць спажаўцаў, парламентары прапануюць увесці істотныя абмежаванні па рэкламе пеннага напою...

— Заканадаўства аб рэкламе ў нас жорсткае, — аўтарытэтная заўвага гендырэктар «Крыніцы», — Гільдыя півавароў прапануе захаваць дзейнае заканадаўства, а не ўзмацняць яго жорсткасць далей. Мы разлічваем на разуменне.

І ў галіновым канцэрне ix, па ўсім відаць, разумеюць:
— Мы лічым, што піва лепшае, чым цяжка алкаголь — падкрэслівае старшыня Белгасхарчпрам Іван ДАНЧАНКА. — Задана ў тым, каб расло спажыванне піва за кошт зніжэння спажывання алкаголю.

Беларусь разам з балтыйскімі і скандынаўскімі краінамі, як ён выказаўся, знаходзіцца ў так званым «гарэлачым поясе». Наша насельніцтва традыцыйна аддае перавагу моцным алкагольным напоям. І паводле слоў снадара Данчанкі, некаторыя айчыныя півазаводы ў свой час ствараліся якраз для барацьбы з п'янствам. У пэўнай ступені пастаўленыя мэты, ён мяркуюе, дасягаюцца.

— Змену структуры спажывання алкагольных напоў на карысць піва мы лічым стаўноўчай тэндэнцыяй, — падкрэслівае старшыня канцэрна «Белгасхарчпрам».

Ён дадае, што ўсе нашы піваварныя прадпрыемствы сёння ўяўляюць сабой сучасныя мадэрнізаваныя вытворчасці, якія адпавядаюць сучасным стандартам. За апошнія пяць гадоў у галіну ўкладзена амаль 200 млн. долараў. Наладжана вытворчасць солата і піваварнага ячменю ў краіне.

— Створана выдатная база для вытворчасці самага высокакаснага прадукту, — перакананы Іван Данчанка.

Цяпер, на яго думку, час пераходзіць на новы этап — канкурэнцыю з вядачымі кампаніямі, прасоўванню айчынага прадукту на ўнутры і знешнім рынку. І зрукі ўжо ёсць. Не жартачы, эксперт за апошнія пяць гадоў павялічыў у 10 (і!) разоў. Расце і аб'ём спажывання на душу насельніцтва: летас беларусы выпілі на 49 л піва на брата. Але ж ёсць яшчэ да чаго імкнуцца: сярэднястатыстычны нямецкі чч выпівае па 150 — 160 л за год. Яно і тэ дзізна, бо, як кажа нямецкі півавар Дзірк Колмар, «піва — гэта не алкаголь, піва — гэта прадукт харчавання».

Ала МАЧАЛАВА.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ЛОТ 1 – КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 410/С-15286 (ЗДАНИЕ ЦЕХА ПЛАТНЫХ УСЛУГ) И ЧАСТЬ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 410/С-20365 (ЧАСТЬ ПРОЕЗДОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ 92 КВ.М)

Краткая характеристика	Двухэтажное здание. Год постройки – 1983 г. Площадь застройки 558 кв.м, общая площадь здания 774,1 кв.м, объем 3270 м.куб. Фундамент – железобетонные блоки. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные плиты. Крыша – совмещенная рулонная. Полы – бетонные, плитка. Проемы оконные – деревянные, стеклоблоки. Дверные – шитовые. Электричество – скрытая электропроводка. Инвентарный номер объекта основных средств – № 19
Начальная цена продажи	185 348 160 белорусских рублей с учетом НДС.
Сумма задатка	9 267 408 белорусских рублей
Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 420850100001006723 площадью 0,0776 га.

ЛОТ 2 – КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 410/С-15284 (ПРИСТРОЙКА К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ КОРПУСУ) И ЧАСТЬ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 410/С-20365 (ЧАСТЬ ПРОЕЗДОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ 563 КВ.М)

Краткая характеристика	Одноэтажная пристройка с подвалом. Год постройки – 1987 г. Площадь застройки 119 кв.м, общая площадь здания 146,5 кв.м, объем 591 м.куб. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные плиты. Крыша – совмещенная рулонная. Полы – бетонные. Проемы оконные – деревянные. Дверные – шитовые, металлические. Электричество – скрытая электропроводка. Инвентарный номер объекта основных средств – № 14. Часть асфальтобетонного проезда площадью 563 кв.м. Год постройки – 1980 г. Инвентарный номер объекта основных средств – № 158
Начальная цена продажи	46 830 720 белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка	2 341 536 белорусских рублей
Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 420850100001006722 площадью 0,1837 га.

ЛОТ 3 – КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 410/С-15282 (ХОЗКСПЛАД) И ЧАСТЬ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 410/С-20365 (ЧАСТЬ ПРОЕЗДОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ 241 КВ.М И ПЛОЩАДЬЮ 578 КВ.М И ОГРАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 27,8 М И 58 М)

Краткая характеристика	Одноэтажное здание. Год постройки – 1989 г. Площадь застройки – 237 кв.м, общая площадь здания – 198,4 кв.м, объем 750 м.куб. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Стены, перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные плиты. Крыша – совмещенная. Полы – бетонные. Проемы оконные – деревянные. Дверные – шитовые, металлические. Электричество – наружная электропроводка. Инвентарный номер объекта основных средств – № 15. Часть асфальтобетонного проезда площадью 241 кв.м. Год постройки – 1980 г. Инвентарный номер объекта основных средств – № 158. Часть асфальтобетонного проезда площадью 578 кв.м. Год постройки – 1980 г. Инвентарный номер объекта основных средств – № 159. Ограждения из сплошных железобетонных панелей. Год постройки – 1980 г. Инвентарный номер объекта основных средств – № 149, литер 65, протяженность – 27,8 м, высота – 2,3 м. Инвентарный номер объекта основных средств – № 150, литер 615, протяженность – 58 м, высота – 1,8 м
Начальная цена продажи	65 734 080 белорусских рублей с учетом НДС.
Сумма задатка	3 286 704 белорусских рубля
Земельный участок	Земельный участок с кадастровым номером 420850100001006721 площадью 0,2626 га

Продавец	Филиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск» ОАО «Гродноблавтотранс»
Местонахождение объектов	Гродненская область, Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Зенитчиков, д. 27
Организатор торгов	Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Основная аукциона	г. Гродно, ул. Врублевского д. 3, каб. 209, тел.: 41 98 32, 41 98 34
Условия оплаты	Аукцион без условий
Срок заключения договора купли-продажи	По договоренности сторон
Номер р/с для перечисления задатка	Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Аукцион состоится 10 марта 2011г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3	Р/с 3012286350011, отделение № 201 г. Гродно ФП по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 152101705, УНП 500833225

К участию в аукционе допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текучий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:

- заяверная банковом копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текучий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
- При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
- представителем физического лица – нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий личность этого представителя.
- Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленном организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3 с 8.30 до 17.30

Последний день приема заявлений – 9 марта 2011 г. до 15.00

Первоначальная информация об условиях участия в аукционе и порядке его проведения была опубликована в бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» № 36(272) 28.09.2010 г.

Телефон для справок: 41 98 32, 41 98 34 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by

ЗЯМЛЯ — НАШ ДОМ

Светлая память Тамары Белавокай

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Фота 4

Драпюк з кашчэяў

Фота 5

Пароды шыр

Чай

Штурвал

Маржа мата-цэгла

Цёмны, цёплы кут

Баваўняная тканіна

«Лесвіца ў неба»

Высека

Геаметрычная фігура

Лікёр

Роботніца фермы

Ежа

Пачуццёвы меры

Рэгістрацыя асоб

Горад на востраве Хакайда

Прадукт жывёлагадоўлі

Выкананне ў адзін голас

Парода кураў

Горад на Чорным моры

Высушаны абрысок

Манарх

Часовага атопа

Міфалагічны ствак

Горад на Чорным моры

Правы прыток Арасы

Галоўная праца К.Маркса

«Адэжа» дрэва

Міра-літэра-ка

Усходні воз

Чыстая культура мінэра-газіма

Пэрыяд года

Рэцэпты ад аднаго прадка

Прыбор для сучы валасоў

Мона-роднае пада-енне

Ваза пад азда-ва гаршчок

Каштоўны мі-нерал

Анфас

Дробная марская рыба

Фота 1

1/12 шы-лінга

Верша-вышы памер

Рыба без луска

Абгарылі (вавалак)

Хаям

Вялікая сібрыская рака

Касі, ка-са, па-пуць...

Душа народа

Пастуш-ковы жу-равель

Фота 3

Драпюк на на-чале плуцка

Твор ма-стака

Васмі-граннік

Уходні гараскоп на наступны тыдзень

БЛІЗНЯТАМ ДАВЯДЗЕЦА ПАДМАЦОЎВАЦЬ СЛОВА СПРАВАМІ, А ДЗЕВЫ МОГУЦЬ ПАЧЫНАЦЬ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ ІДЭЙ

УАВЕН. Дзякуючы старым сувязям з'явіцца рэальны шанс рэалізаваць усе свае планы. Паспрабуеце не прапусціць удалы выпадак. Займіцеся духоўным развіццём і самаадукацыяй. Пяніцельск падыходзіць для гутарак з начальствам — вельмі міла абмяркуеце ўсе вашы ідэі і прапановы. Асацыяцыя дробных хітраццяў і паскудстваў. У сераду вас можа чакаць сустрэча са старым сябрам. Нядрэнна было б, дарчы, зрабіць ім якія-небудзь маленькія, але прыемныя падарункі. У суботу і нядзелю не бярэцеся за справы, якія патрабуюць фізічнай сілы — арганізм можа падсесці.

УЦЯЛЕЦ. Цалкам верагодна досыць рэзка змяна дзейнасці. Пры гэтым зусім не абавязкова змена працы — проста з'явіцца іншая тэма або нават цэлы кірунак. Прыміце дапамогу калегаў, цяпер яна будзе як ніколі дарэчы. У канцы тыдня адчуеце раптоўную змену рытму — замест напружання прыйдзе лёгкасць, у справах адкрывацца другое ды-ханне. Можна задумацца і пра павышэнне прафесійнага ўзроўню, для гэтага падыдзіць кароткатэрміновыя курсы.

УБЛІЗНЯТЫ. Больш разважлівы і ра-шучасці — тады з'явіцца шырокія магчымасці для змены і паляпшэння сваіх асабістых якасцяў. Жыццё будзе віраваць, хоць многія планы дзевяціцца ў карані пе-раглядзець. Паспрабуеце не кідаць слоў на ве-чер, падмацоўвайце іх справамі, іншым рызыкаеце падарваць свой аўтарытэт. Не лецеце на ражон, лепш прыміце прапанову начальства, не ускладняйце сабе жыццё. Не паддавайцеся засмучэнню і адчаю — гэта не ваш стыль. Дзеці могуць заняць увесь вольны час.

УРАК. Павысіцца актыўнасць, адчуеце прыліў сіл. Тыдзень спрыяльны для но-вых спраў, пошуку дзелавых партнёраў і аднаўлення. У панядзелак старанна пра-ярыце інфармацыю, якая да вас паступае, бо магчымыя скажэнні або зман. Імкніцеся ва ўсім пазбягаць паспешных высноў. Зака-ханасць не заўсёды спрыяе засяроджанасці на працоўным працэсе. Займіцеся добра-ўпарадкаваннем свайго жылля: абнавіце інтэ-рыер падорчымі лёгкасцямі і натхненне.

УЛЕУ. Назапашаныя праблемы трэба вы-рашаць — адкладзіце гэты занятак на по-тым наўрад ці атрымаецца. Сканцэнтрыцеся на галоўных справах, аддаючы перавагу ло-гіцы перад пачуццёвым успрымманнем свету. Удаляе рэкламнае дзейнасць. Паспрабуеце адстойваць свой пункт гледжання і не ісці на повадзе ў іншых, хай нават вельмі ўплы-вовых людзей. Калі з'явілася жаданне асо-воіць новую прафесію, то пажадана пачаць пошук занятку ў творчых абласцях. Адзінае, што непажадана зараз рабіць, — гэта дрэнна думаць пра канкурэнтаў: такія думкі могуць адцягнуць вас ад больш важных спраў.

УДЗЕВА. Надыходзячы тыдзень спры-яльны для генерывання ідэй і увасаб-лення іх у рэальнасць. У панядзелак дзе-лавая паездка можа апынуцца абсалютна бескарэйнай. Лепш перанесці яе на іншы дзень. Калі ў аўтарскі вы будзеце імкнуцца да абсалютнай дасканаласці — памятай-

це, што не ўсё залежыць ад знешнасці. У сярэдзіне тыдня будзе удалым паездкі, вучоба і практычная любая інтэлектуальная дзейнасць. У выхадныя трэба адпачываць, каб назапасіць энергію на наступны тыдзень.

УШАЛІ. Неабходна вызначыцца з тым, у якім кірунку лепш прыкласці свае сілы. Наколькі гэта перспектыўна — пакажа будучыня. Есць шанс атрымаць прапанову аб павышэнні па службе і наладзіць кар'єрныя дзелавыя кантакты. Творчыя планы і задумкі пачнуць рэалізоўвацца. Паспрабуеце не вы-хоўваць іншых, правяце гуткасы і разуме-не ў дачыненні чужых поглядаў на жыццё.

УСКАРПІЕН. На працягу ўсяго тыдня пажадана займацца толькі дробнымі справамі штотдзённага характару. Калі ёсць магчымасць, паспрабуеце пазбягаць кантактаў і тым больш сутыкненняў з на-чальствам. Імкніцеся мець стацункі толькі з важнымі і патрэбнымі людзьмі. Не хала-цеся за тысячу спраў адразу: лепш выбраць нешта адно і на гэтым засяродзіць усе сілы. У пагоне за праўдай паспрабуеце ўсё ж такі пазбягаць канфліктаў. Вандруйце з па-знавальнай і забавуальнай мэтай будучы асабліва спрыяльны.

УСТРАЛЕЦ. Актыўнасць і аптымизм да-зволюць дачакацца жаданага поспеху. У панядзелак павышанай увагі з боку кі-раўніцтва лепш пазбягаць, іншым вам мо-гуць даць не вельмі прыемнае даручэнне. У чацвер правяцеце абачліваасць. Дзверні-васць можа негатыўна адбіцца на вашым фінансавым становішчы. У нядзелю можа паўстаць неабходнасць адкрыта абмерка-ваць бягучыя сямейныя праблемы.

УКАЗЯРОГ. Можнае захапіцца ўспамі-намі аб мінулым. Не вярта падавацца на-строю і дазваляць дням, якія даўно пай-шлі, становіцца тормазаў для руху наперад. Ад далёкіх паездак і камандзіровак па пра-цы ў сярэдзіне тыдня лепш адмовіцца, бо яны не апраўданы ні вашым, ні чыіх іншых чаканняў. Магчымыя прасунуцца па служ-бе, хутчэй за ўсё, з'явіцца і без паездак, калі вы правільна падберце ключы да сэрца начальства. Не саромейцеся выкарыстаць абавязнасць, яна адгарае не апошняю ро-лю ў дасягненні поспеху.

УВАДАЛЕЙ. Займіцеся духоўным раз-віццём і самаадукацыяй. Спастыгайце новую і важную інфармацыю. У панядзелак будзе удалым абмеркаванне ідэй з на-чальствам. Вас могуць зацікавіць некаторыя незвычайныя прапановы ад сяброў або дзелавых партнёраў. Будзеце вызначана да-дасцінаасцю і красамоўствам, лёгкі і даход-ліва выказаць свае думкі, таму заважыце ўсім талентам апавядальніка.

УРЫБЫ. Важныя спакой і ўраўнаважа-насць. Не вярта нічога рабіць на злосьце наваколлем, як бы моцна гэтага не хаце-лася. Яма, выкапаная іншым, апынецца на вашым уласным шляху. У сераду нядрэнна было б нагадаць начальству пра яго завы-шаных патрабаванні. Нядзеля можа стаць удалым днём для пачатку сур'ёзнай справы ў неафіцыйным становішчы.

СЕННЯ

Месяц
Апошняя квадра 25 лютага.
Месяц у сузор'і Казярога.

Імяніны
Пр. Веры, Ганны, Зой, Святланы, Васіля, Георгія, Лявона, Мікалая, Паўла, Сцяпана, Сямёна.
К. Доры, Эльвіры, Алесандра, Міраслава, Піліпа.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 7.06	17.40	10.34
Віцебск — 6.58	17.28	10.30
Магілёў — 6.56	17.30	10.34
Гомель — 6.50	17.29	10.39
Гродна — 7.21	17.56	10.35
Брэст — 7.19	17.59	10.40

Фота Анаталія КЛЕШЧУКА

НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітныя ўзрушэнні

22 лютага 01 гадз.
19 гадз. 04 гадз.
16 гадз. 07 гадз.
13 гадз. 10 гадз.

Абавязаны:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

...у суседзі

ВАРШАВА	КІЕВ	РЫГА
-7.5°C	-8.5°C	-13.-11°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.ПЕЦЯРБУРГ
-8.5°C	-12.-10°C	-7.5°C

26 лютага

Дзве даты

1790 год — нара-дзіўся (вёска Мурагі, сёння Расонскі раён Віцебскай вобласці) Ян Баршчэўскі, беларускі і польскі пісьменнік, літаратуразнаўца, выдавец. Збіраў беларускі фальклор, апісваў курганы і гарадзішчы. У 1817 годзе пераехаў у Пецярбург, выкладаў лацінскую і грэчаскую мовы. Сустрэ-каўся з А. Міцкевічам, Т. Шаўчэнкам, пад уплы-вам якога, магчыма, пачаў выкарыстанне і пра-цоўку беларускіх народных легенд і паданняў. Сярод твораў: балады «Русалка-зводніца», «Дзевачка крыніца», «Курганцы», «Аповесць «Душа не ў мамі целе» і інш. Шырока вядомасць атрымалі празаічны зборнік «Шляхцыц Завалля, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», у якім выкарыстаў беларускія легенды і казкі, першы-ны выказаў думку аб самабытнасці Беларусі. Арганізаваў літаратурны гурток, які аб'яднаў выхадцаў з Беларусі, выдаваў і рэдагаваў польскі альманах «Незабудкі». Творы пісьменніка доўгі час распаўсюджваліся ў рукапісах і усна, як народныя. Памер у 1851 годзе.

1921 год — пачаўся Кранштатскі мя-жэ ваенных мароўка пад лозунгам «Са-веты — без большавікоў».

«Свабодны той, хто не мае жадан-няў, але навошта такая свабода».

Эліяс Канэці (1905—1994), аўстрыйскі пісьменнік.

Цытата дня:

СПУСЦІЛІ З РЭК

ДРУГІ МАТЧ чвэрцьфінальнай серыі плей-оф Кантынентальнай хакейнай лігі паміж мінскім «Дынама» і яраслаўскім «Лакаматывам» спраўдзіў тэа спадзяванні, што з'явіліся ў прыліньні-каў беларускай каманды пэраша пераможцаў супернікаў. Упэўненая гульня на працягу ўсіх хвілін дзевяціцца хвілін прынесла «зубрам» пераможную перамогу 4:1.

Распачаў экзэкуцыю канадскі дзуп Плат — Корса. Першы працягнуў шабду на левым плану, адласаваўшы на супрацьлеглы бок. Другі выд-на накіраваў гульнявы снарад з «нязручнай рукі» паміж шчыткаў галкіпера гаспадароў. Адбылася сітуацыя ўжо на сямой хвіліне першага перыяду. Далей — больш. Толькі «Лакаматыў» пачаў знаходзіць свой рытм гульні, як усё той жа Корса на пару з Пятрашчам вывелі на кідок капітана дынамаўца Андрэя Міхалёва, і той павялічыў адрыв галкі перамагчым кідком з вострага вугла.

Пачатак другога перыяду адзначыўся яшчэ адным момантам з лагатыпам «made in Canada». Праўда, са славацім дапаўненнем. Адбыўшы дзвуххвілін-нае выдаленне, падтраціць выскачкі на лёд, падхапіў шабду і выдатна адпа-саваў на Плата. Лепшы галеадор «зубраў», проста не мог прамазаць.

Канчаткова ж зацвердзіў статус пераможцаў за «дынамаўцамі» іх капітан Міхалёў. Памагаўшыся на пятачку, нападоўчыць беларускі зборнай (які, дарчы, напярэдадні адзначыў свой 33-ці дзень нараджэн-ня) пераважыў лік на табло на 4:0! Гаспадары змаглі адказаць толькі голам з буліта, прызначанага невадома за што — нібыта Роберт Эш кінуў кляшчу і прыпыніў тым самым шабду.

Лік у серыі стаў 1:1, і каманды пераязджаюць у Мінск. Ужо сёння «Мінск-Арэна» безумоўна аншлагам пагоніць «Дынама» па перамогу. З таім «Лакаматывам» гуляць можна, на выездзе «бела-блакітныя» гэта яскрава засведчылі.

09 марта 2011 г. в 12.00 состоится вне-очередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский КСМ».

Повестка дня:
1. О внесении и утверждении измене-ний и дополнений в Устав и утверждении

Устава Общества в новой редакции.
Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360.
Начало регистрации участников со-брания — 11.30.
УНП 200295903

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ВАРТА ПРЫСЛУХАЦА

Шмат карысці з... драбязы

Яшчэ нашы бабулі любілі палузаць сем-кі, ды і сёння многія з задавальненнем ба-вцяць час за гэтым «пакуслівым» заняткам. Аднак ці гэта так бяспечна?

Стаматологі папярэджваюць: у час лущэн-ня семак разбураецца эмаль, асабліва на пя-рэдніх зубках, гастрэнтэролагі ўпэўненыя — семкі могуць выклікаць пякютку, а дыетологі сцвярджаюць: з-за вялікай колькасці раслінна-га тлушчу семка з'ядаць толькі 30—40 г семак на дзень (менаўіта такая колькасць змяшчае-ца ў нашай далоні), іншым вы рызыкаеце істотна набраць вагу.

МАГНІЙ, СЕЛЕН І К

Між тым, ёсць і прыемныя моманты для аматараў семак. Харчовыя валокны, што змяшчаюцца ў іх ядрышчах, неабходныя для нармальнай ра-боты кішчэчніка. Даказана таксама, што на 50 працэнтаў семкі спленачніка складаюцца з расліннага тлушчу, які, у адзрэнне ад жывёльных тлуш-чу, не павышае ўзровень халестэрыну ў крыві, а наадварот, паніжае яго і тым самым надзейна абараняе ад атраўскіх з'яўленняў. У семках у 6 разоў больш магнію, чым у жывым шматце. Ён жыццёва неабходны нашаму сэрцу і сасудам. Яшчэ ў семках шмат такіх карысных для арганізма рэчываў, які медзь, селен, цынк. Есць і вітаміны А і Е, якія тэрмізюць працэсы старэн-ня. Ва ўсіх семках змяшчаюцца поліненасычаныя тлуствыя кіслоты. Яны таксама дапамагаюць нармальна працаваць сардэчна-сасудзістай сістэме. Дарчы, іх недахоп адразу адбіваецца на стане валасоў, скуры, пазногцў: скура становіцца цыямнай, а валасы і пазногці — ломкімі.

СУПАКОЙ-ЕЖА

Правільна і тое, што семкі заспакояваюць нервы. Калі чалавек адчу-вае страх ці знаходзіцца ў стане трывогі, вельмі важна адключыцца ад сумных думак, заняць сябе чым-небудзь. Гэта на псіхалагічным узроўню дае адчуванне кантролю над сітуацыяй, а страх і трывога адступваюць.

СЕЗОННЫЯ КЛОПАТЫ

Хто дапаможа агародніку?

Пакуль не пачаліся земляныя работы ў садзе і на агародзе, самы час заняцца набыццём ручных інструментаў. Агульнай патрабаванні да інвентару: зручнасць пры выкарыстанні, лёг-касць, высокая якасць матэрыялу і яркасць афарбоўкі, каб не згубіўся ў траве. Аднак пры выбары кожнага інструмента ёсць і свае асаблівасці.

РЫДЛЁУКА. Гэта асноўны інструмент для работы з зямлёй. У першую чаргу спатрэбіцца шыткавая рыдлёўка з завостраным лязом для перакопвання глебы. Такія рыдлёўкі вырабляюць са сталі, у тым ліку нержавеючай, тытану. Калі сталь трывалая, то рыдлёўка не будзе гнуцца, яе не трэба часта вастрыць і карозіі яна паддаецца менш. У рыдлёўкі з нержавеякі ёсць загана: яна гнецца і непрыдатная для вельмі чвэрагата грунту. Калі дазваляюць сродкі, лепш набыць лапату з тытану. Яна мае шэраг пераваг перад іншымі: вельмі трывалая, не гнецца, лёгкая, на яе менш наліпае зямля. А вось шэфель можна вы-браць самы традыцыйны.

ГРАБЛІ. Без іх не абыйсці, калі трэба выраўняць і парыхліць па-верхню глебы перад пасадкай, згрэбці садовае смецце, траву, лісце. Граблі бываюць двух відаў: з чвэрдзмі і мяккімі зубамі (веевныя). Першыя прызначаны для работы з зямлёй, фарміравання градак. рыльняна. Другія дапамогуць навести парадка на газоне, у кветніках і прыствольных кругах дрэў. Пры выбары неабходна ўлічваць шырыню захопу грабляў і частату размяшчэння зубоў. У веевных грабляў можна лёгка рэгуляваць шырыню захопу зубоў (скажам, звызіць ці расшырыць іх). Есць граблі са зменнымі насадкамі, якія ўніверсальныя. Больш надзейныя ў рабоце стальныя граблі, а вось сабараньня на заклёпках могуць хутка выйсці са строгу.

СЕКАТАРЫ. На чым неабходна змаганні, дык гэта на секатары. Во-пільны садавод без яго ўвогуле не выходзіць у сад: то суюка галінку абрэжа, то суквецце, што адвільно, то кветка наража для букета. Лепшы выбар — секатар з паўкруглым лязом з захопам не менш чым 25 см, і лязом са спецыяльнай сталі.

Высокаўзроўняродзістая сталь добра трымае завостраванне і валодае дастатковай трываласцю, але лёгка ржаве, таму лязо засярагаюць рознымі пакрыццямі: хромам, нікелем, тэфлонам. Лязо з нержавеякі ўстойлівае да ржы, аднак рэжучыя ўласцівасці саступаюць вугляроў-дзістым. Бездаркорная праца секатара залежыць не толькі ад вастрылі лязу, але і ад стану шарнірнага злучэння, якое звычайна складаецца з балта са стонапарнай дрэўці. Шыльняна паміж часткамі лязу павінна быць мінімальнай, аднак разам з тым іх ход — не вельмі тургім. Калі паміж часткамі лязу ёсць прасвет, то секатар «жэ» галінкі. Памятайце: у любым секатары абавязкова павінны быць фіксатар, а пажадана, і гумавы амартызатар.

МАТЫКІ. Яны патрэбныя для прапалкі пустазелля, аэрацыі глебы, абганяння і многіх іншых работ. Існуе шмат відаў матык, аднак не трэба імкнуцца набыць іх усю. Галоўнае патрабаванне для матыкі — зручнае дзяржанне і вельмі добрая сталь для лязу. Чым яно вастрыішае, тым лягчэй будзе змагацца з пустазел-ляй. Пажадана мець мінімум дзве матыкі: шырокую, для прапалкі вя-лікіх участкаў, і вузкую — для пра-палкі вузкіх градак.

ВІЛІ. Інструмент далёка не першай неабходнасці, але сада-вода-прадучаюць без іх не абыйсці-ся. Можна набыць вілы з плоскімі і граненымі зубамі. Першымі зручна перакопваць зямлю, перамяшчаць гной ці кампост на участку. Другія спатрэбіцца для перамяшчэння вялікай колькасці аб'ёмнага матэ-рыялу (саломы, сена, раслінных рэштукаў). Лепшы матэрыял для ві-лаў — высокакаласная сталь.

Футбол. Ліга Еўропы

Канец і пачатак. Сэ ля ві...

САМЫ працяглы еўракубавы сезон для барысаўскага БАТЭ скончыны. Так і не праіграўшы ніводнага разу французскаму «Пары Сен-Жэрмен», беларускі клуб вымушаны наступіць дарогу ў 1/8 фіналу свайму больш тытулаванаму суперніку. Аднак чаго ў барысаўчан ніхто не забярэ, дык гэта спраўдзіў добрай паказа-най гульні, якая пакідае спадзяванні, што ў новым сезоне БАТЭ здолее пераўзыхіць дасягненні восені-зімы 2010-2011 гадоў.

Падчас разважанняў аб парыхлічым матчы, які адбыўся ў чацвер поз-на вечарам, не раз думкамі пераносілася на тыдзень раней, калі БАТЭ і «ПСЖ» выяўлялі мацнейшага на прамеральным стадыёне «Дынама» ў Мінску. Як паказаву час, менавіта тады, у пятніцаўраўднуны мароз, беларусы маглі аформіць сабе праход у наступны раўнд Лігі Еўропы. Шаўн павезі ў Парыж хатня 3:1 праз некалькі памылак футбалістаў барысаўскага клуба напрыканцы матча пераважыў у рэальнасці з лічбамі 2:2.

Хоць нават нічыёны лік перад гульняй у адзак пакідаў нашай каман-дзе надзею на поспех. У гэта не верылі нібы што самыя вялікія псімісты з боку беларусаў ды прадстаўнічы французскі мас-медыя, які ў адзін голас распавядалі сваім чытачам і слухачам, што «ПСЖ» нашімат мац-нейшы за супернікаў з Беларусі.

Галоўны трэнер БАТЭ Віктар Ганчаранка на такія заявы раэгаваў спа-койна, небаспадзявана лічычы, што мацнейшага вывіць гульня.

Пачатак матча трэба запісаць на карысць гаспадарам. Не скажаць, што яны шчыльна «заселі» на палове беларусаў, але центр поля быў пад упэўненым кантролем парыхан. Забягаючы наперад, трэба, безумоўна, адзначыць, што менавіта перавага ў цэнтральнай зоне стала той зброяй, якая не дазволіла атацы БАТЭ расправіць крылы на усю шырыню.

Беларускія гульцы першы тымі наогул правялі з даволі высокім узроў-нем браку ў перадачак. Але гэта адбылася не толькі з-за добрай гульні суперніка. Барысаўчане самі шмат памыліліся. Усё ж цяжка падмануць пры-роду — люты для беларускіх футбалістаў не самы гульнявы месяц. Самы ж небяспечны момант да перальну стварылі Барданюў і Валадзько: першы падаў на далёкую штангу, другі прабыў галавой, але трохі недакладна.

Другая палова матчу прайшла для барысаўчан павяселей. Нядрэнна глядзеліся Няхайчык і усё той жа Валадзько, але памылкаў у перадачак усю роўна было катастрафічна многа. Магчыма, менавіта яны не дазволілі «жоўта-сінім» стварыць яшчэ больш небяспечных момантаў каля варот французцаў. Хоць маглі халіць і таго, што было. Варта было толькі «новому беларусу» Брэсану трапіць з трох метраў не ў нагу галкіперу «ПСЖ», а трохі ўбок. А так лік заўсёды няязменным са стартавата да фінальнага свісткаў.

Далей ідзе французская каманда. Але БАТЭ не вярта доўга сумаваць. Тым больш што барысаўчане і ў Мінску, і ў Парыжы паказалі гульню, за якую, безумоўна, не сорамна.

Яўген БАРАКАСА

ДА ВАШАГА СТАЛА

Сустракаем вясну білінамі

На наступным тыдні пачынаецца Масленіца — святая сустрэчы вясны, цяпла і сонца, святая развітаньня з доўгай зімой. Па традыцыі, галоўным пачаткунам на Масленіцу з'яўляюцца біліны, іх пякуюць на працягу ўсяго тыдня. Біліны, як сцвярджаюць народнае павер'е, — сімвал сонца. З'ядаючы яго, мы атрымаем пачатак сонечнай энергіі. Спосабаў прыгатавання білінаў шмат. Квалітаваны просты, але вельмі смачны рэцэпт.

БІЛІНЧЫКІ «МЯШОЧАК З СЮРПРЫЗАМ»

Для цеста: 3 яйкі, 1 шк. мукі, 1 ч. лыжка цукру, 2 шк. малака, соль, алею.

Для начынікі: 500 г мясновага фаршу, 1-2 цыбуліны, 2 ст. лыжкі алею, соль на смак.

Для ўпрыгажэння: 10—12 ст. сушак, зеляніна пятрушкі, смятана.

Узбіце яйкі з цукрам, паступова дадайце малако, мукі, соль. Змясіце білінае цеста. Даіце пастаяць 10 хвілін, спячыце тоненькія білінычкі. Цыбулю здрабніце, абмажце на алеі. Дадайце мясны фарш, наліце крыху вады, патушыце хвілін 15 да гаўтэнасці фаршу. На кожны білінычкі пакладзіце горкай мясны фарш, краі білінычкі збярэчыце ўгору і зафіксуйце пры дапамозе сушкі. Білінычкі мяшочкі пакладзіце на змазаную алеем бляху, запячыце ў духоўцы 5—7 хвілін пры тэмпературы 200 °С.

Выкладзіце білінычкі на талерку са свежай зелянінай пятрушкі, по-бач пакладзіце смятану.

- Каб цеста не прыліпала да патэльні, дадайце ў яго 1-2 ст. лыжкі алею.
- Калі цеста атрымаецца вадкім, дадайце крыху мукі.
- Гуście цеста можна разавіць гарачай вадоў ці цёплым малаком, затым добра размяшчаць.
- Начыніца можа быць любая: смажаныя грыбы з цыбуляй, бульбя-ное піурэ з зяленівам, смажаная капуста з варанымі яйкамі.

-2729-